



Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ.

Наша СЛОВА.pdf



Трэці год выдання

№ 38 (142) 18 верасня 2024 г.

17 верасня - Дзень народнага адзінства

17 верасня Рэспубліка Беларусь святкуе Дзень народнага адзінства. Ён быў заснаваны 7 чэрвеня 2021 года ўказам № 206 кіраўніка дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі. Маітабныя мерапрыемствы з нагоды свята прайшлі па ўсёй Беларусі.

Свята прымеркавана да пачатку вызвольнага паходу Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь у 1939 годзе, у выніку якога падзеленыя на ўмовах Рыжскага мірнага дагавора беларускі народ зноў уз'яднаўся.

Тэрыторыя Беларусі была падзелена паміж двюма дзяржавамі ў выніку польска-савецкай вайны 1919-1920 гадоў. На тэрыторыі ўсходняй часткі Беларусі была створана Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, якая ўваходзіла ў склад СССР. Заходнія тэрыторыі Беларусі былі далучаны да Польшчы - частка зямель захоплена палякамі ў час вайны, частка адышла згодна з Рыжскім мірным дагаворам, падпісаным 18 сакавіка 1921 года. У склад польскай дзяржавы ўвайшла тэрыторыя плошчай больш за 112 тыс. кв. км з насельніцтвам 4,6 млн чалавек (паводле дадзеных 1931 года). За гэтымі землямі замацавалася неафіцыйная назва Заходняя Беларусь, якую ўлады Польшчы не прызнавалі. У афіцыйных дакументах гэтыя тэрыторыі часцей называлі "крэсы ўсходнія"...

У канцы 1930-х гадоў пагроза вайны, якая зыходзіла ад нацысцкай Германіі, нависла над усёй Еўропай. Каб прадухіліць яе, патрэбны былі сумесныя дзеянні вядучых краін Заходняй Еўропы і СССР. Разуменячы гэта, Савецкі Саюз у другой палове 1930-х гадоў зрабіў шэраг спроб стварыць сумесна з Вялікабрытаніяй, Францыяй і іншымі заходнімі краінамі антыгітлераўскую кааліцыю. Аднак вядучыя еўрапейскія дзяржавы адмовіліся ад такога саюза, употай імкнучыся накіраваць гітлераўскую агрэсію на ўсход. Савецкі Саюз апынуўся перад выбарам: ці прадоўжыць процістаянне сам-насам з набіраючай ваенную моц Германіяй, ці зрабіць спробы дыпламатычным шляхам адвесці ад сябе пагрозу. У такіх умовах СССР заключыў з Германіяй Дагавор аб ненападзенні, які быў падпісаны 23 жніўня ў Маскве. Да дакумента прыкладаўся дадатковы сакрэтны пратакол аб падзеле сфер уплыву паміж Германіяй і Савецкім Саюзам. Згодна з



гэтым дакументам у выпадку ліквідацыі польскай дзяржавы і падзелу яе тэрыторыі пад сферу ўплыву СССР падпадалі ў тым ліку і землі Заходняй Беларусі.

1 верасня 1939 года гітлераўская Германія напала на Польшчу. Пачалася Другая сусветная вайна. Нямецкія дывізіі перайшлі граніцу ў некалькіх напрамках і пачалі хутка перамяшчацца ўглыб польскай дзяржавы. Яе ўрад і камандаванне не змаглі арганізаваць эфектыўную абарону і на трэцім тыдні вайны пакінулі краіну.

У сярэдзіне верасня нямецкія войскі падышлі да тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Германскае кіраўніцтва, спасылаючыся на дамоўленасць ад 23 жніўня, падганяла савецкі бок хутчэй выступіць супраць Польшчы. Але Сталін адцягваў выступленне. Толькі, калі польская армія ў цэлым была разбіта, практычна ўсе спрадвечныя польскія тэрыторыі заняты нямецкімі войскамі, у краіне заставаліся толькі адзінкавыя пункты супраціўлення, савецкі ўрад аддаў распараджэнне камандаванню Чырвонай Арміі перайсці граніцу.

Тэрыторыя і насельніцтва рэспублікі павялічыліся амаль удвая. На заходнебеларускіх землях, якія ўвайшлі ў склад БССР, былі ўтвораны Баранавіцкая, Беластоцкая, Берасцейская, Вілейская і Пінская вобласці.

Свята Народнага адзінства маладое. Яго яшчэ не заганілі ў дагматычныя рамкі, таму баль спраўляла народная ініцыятыва, цікавая і самабытная.

Паводле "Звязды".



Дзень народнага адзінства пачаўся з уручэння дзяржаўных узнагарод

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пачаў Дзень народнага адзінства з цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод у Палацы Незалежнасці.

- Сёння ў нас у краіне вялікае свята. Мы адзначаем Дзень народнага адзінства - свята, якое знамянуе трыумф гістарычнай справядлівасці. 85 гадоў таму вызваленчы паход Чырвонай Арміі паставіў кропку ў пытанні нашага дзяржаўнага самавызначэння. Народ, доўгія гады падзелены на заходніх, усходніх беларусаў, стаў адзінай нацыяй. Пачалася гісторыя вялікага шляху: у гады Вялікай Айчыннай - драматычнага і гераічнага, пасля Вялікай Перамогі - мірнага і стваральнага. Сёння ў Палацы Незалежнасці сабраліся сапраўдныя прадаўжальнікі традыцый тых, хто не спасаваў перад цяжкасцямі мінулага стагоддзя, хто ствараў, абараняў і паднімаў нашу краіну, - сказаў кіраўнік дзяржавы.

Сярод узнагароджаных - работнікі сфер адукацыі і аховы здароўя.

- Вы заўсёды побач з людзьмі, і часам ведаеце аб праблемах кожнага з нас больш, чым родныя і блізкія, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

У Беларусі таксама ганаратца вучонымі і работнікамі вытворчасці, якія ажыццявілі, у тым ліку, мару беларусаў аб народным аўтамабілі.

- Сёння мы дзякуем за талент і майстэрства дзеячам культуры. Вы ўзбагачаеце нацыянальную спадчыну, ствараеце будучыню, пакідаючы ў мастацтве яркі след, - прадоўжыў беларускі лідар.

Прэзідэнт выказаў удзячнасць трэнерам, якія ўздавалі новых алімпійскіх медалістаў.

Сярод удзельнікаў урачыстай цырымоніі таксама ратавальнікі і энергетыкі, работнікі камунальных службаў і леснікі, якія пасля разгулу стыхійі летам бягучага года працавалі, не лічачыся з асабістым часам і акалічнасцямі, і ў самыя кароткія тэрміны вярнулі жыццё людзей у нармальнае рэчышча.

Кіраўнік дзяржавы ўсіх павіншаваў з высокімі ўзнагародамі і ганаровымі званнямі.

Галоўны трэнер і спартсмен-інструктар нацыянальнай каманды па скачках на батuce Вольга Уласава і Іван Літвіновіч узнагароджаны ордэнамі Айчыны I і II ступеней адпаведна. Спартсмен-інструктар і трэнер-псіхалаг нацыянальнай каманды па скачках на батuce Віялета Бардзілоўская і Ірына Конан, спартсмен-інструктар нацыянальнай каманды па акадэмічным веславанні Яўген Залатой, галоўны канструктар Менскага аўтама-



бильнага завода Аляксандр Мышко ўдастоены ордэна Пашаны.

За дасягненне высокіх спартыўных вынікаў і вялікі асабісты ўклад у развіццё фізічнай культуры і спорту ордэнам Айчыны II ступені ўзнагароджаны спартсмен-інструктар нацыянальнай каманды па інваспорце Ігар Бокій, медалём "За працоўныя заслугі" - старшы трэнер і спартсмен-інструктар гэтай каманды Генадзь Вішнякоў і Дзмітрый Салей. Званне "Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь" прысвоена спартсмену-інструктару Ягору Шчалканаву.

Медалём "За працоўныя заслугі" ўзнагароджаны галоўны трэнер нацыянальнай каманды па акадэмічным веславанні Віталь Белы, трэнер нацыянальнай каманды па скачках на батuce Вольга Станкевіч і спартсмен-інструктар нацыянальнай каманды па цяжкай атлетыцы Яўген Ціханцоў.

Супрацоўнікі сістэмы МНС удастоены ордэна Пашаны і Падзякі Прэзідэнта за ўклад у развіццё пажарна-выратавальнага спорту і дасягненне высокіх вынікаў. Гэта Мікіта Уколаў (ордэн Пашаны), Аляксандра Пашвянчук і Антон Тарасевіч.

Начальнік інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Ленінскім раёне Магілёва Міхаіл Бандарэнка ўдастоены ордэна Пашаны за шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, узорнае выкананне службовых абавязкаў, значны асабісты ўклад ва ўдасканаленне падатковай сістэмы.

У ліку ўзнагароджаных медалём "За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый" - вальшчык лесу Лапаціцкага лясніцтва Чавускага лягаса Яўген Бельчанка, ляснік Дубайскага лясніцтва Столінскага лягаса Васіль Вярэнніч.

Дырэктар навукова-вытворчага прадпрыемства беларускіх народных рамёстваў "Скарбніца" Марыя Тарайковіч удастоена ганаровага звання "Заслужаны



дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь".

Мастацкі кіраўнік балета Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага заслужанага харэаграфічнага ансамбля "Харошкі" Ірына Грушова ўдасцена ганаровага звання "Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь".

Званне заслужанага дзеяча культуры Беларусі прысвоена мастацкаму кіраўніку заслужанага аматарскага калектыву Беларусі народнага цырка імя Валерыя Абеля Палаца культуры "Касцюкоўка" Таццяне Абель, старшыням Віцебскага і Гарадзенскага абласных аддзяленняў Саюза пісьменнікаў Беларусі Тамары Гусачэнка і Людміле Кебіч, а таксама кіраўніку заслужанага аматарскага калектыву Беларусі ўзорнай студыі цыркавога мастацтва "Арэна" Барысу Кузняцову.

Намеснік старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Кільчэўскі і галоўны навуковы супрацоўнік навукова-даследчай лабараторыі "Інтэграваныя мікра- і нанасістэмы" Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі Уладзімір Лабунюў удастоены ганаровага звання "Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь".

Дырэктар гімназіі нумар 51 Гомеля Аляксандр Пахучы стаў заслужаным работнікам адукацыі Беларусі.

Галоўнаму ўрачу гарадской клінічнай бальніцы нумар 4 Гародні Аляксандру Сураву прысвоена ганаровае званне "Заслужаны работнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь", а дырэктару СЗАТ "БЕЛДЖЫ" Генадзю Свідзерскаму і галоўнаму спецыялісту па эканамічных пытаннях Менскага трактарнага завода Валянціну Чыкунову - "Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь".

Дырэктар ААТ "Веста" Рэйман Венямінаў удастоены звання заслужанага работніка сферы абслугоўвання Беларусі.

Ганаровае званне "Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь" прысвоена старшаму трэнеру нацыянальнай каманды па цяжкай атлетыцы Валерыю Сізянку.

Генеральны пракурор Беларусі Андрэй Швед удастоены ганаровага звання "Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь".

Палкоўнік Андрэй Есіс і генерал-маёр юстыцыі Аляксандр Рахманаў узнагароджаны ордэнам "За службу Радзіме" III ступені.

Звяртаючыся на заканчэнне да ўзнагароджаных, Аляксандр Лукашэнка сказаў:

- Вы - людзі асаблівыя. І ў гэты асаблівы дзень для краіны я яшчэ раз віншую вас з высокімі дзяржаўнымі ўзнагародамі. Тут лепшыя з лепшых. Я буду рады сустрэцца з вамі, дасць бог, яшчэ раз, а, можа, і не аднойчы ў гэтай зале, каб уручыць вам чарговыя дзяржаўныя ўзнагароды. Упэўнены, вы гэтага дасягняце. Вы гэта заслугуваеце. Шчасця, поспехаў вам! А галоўнае - здароўя! Як я гавару, усё астатняе мы купім. Са святам вас!

Кар. БЕЛТА.

Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная Заходняй Беларусі

17 верасня - дзень аб'яднання Беларусі і Дзень народнага адзінства. Памятны дзень... Праходзілі шматлікія мерапрыемствы...

У Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытуце літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя "Заходняя Беларусь (1921-1939) - гісторыя, культура, літаратурны рух - і сучасныя праблемы развіцця", прысвечаная 85-годдзю з дня аб'яднання Беларусі і Дню народнага адзінства.



У канферэнцыі сярод іншых прыняў удзел навуковы супрацоўнік Лідскага гістарычна-мастацкага музея Алесь Хітрун, які зачытаў даклад "Струны душы паэта як песні-запаветы ў памяці лідчан (да 110-годдзя з дня нараджэння Валянціна Таўлая)".

Наш кар.



Крыжовы шлях на Мядзельскай Кальварыі ў свята Узвышэння Крыжа

14 верасня, у свята Узвышэння Святога Крыжа, на старадаўняй Мядзельскай Кальварыі (Менска-Магілёўская архідыяцэзія) адбылося набажэнства Крыжовага шляху і адпustовая святая Імшы на Гары крыжоў.

Крыжовы шлях правёў айцец Андрэй Авен OCD з супольнасці айцоў кармелітаў босых у Мядзелі. У набажэнстве бралі ўдзел шматлікія мясцовыя вернікі і госці, у тым ліку дзве групы пілігрымаў: з Менска і з Барысава.

Ад кальварыйскай брамы, што размешчана на ўзгорку пры выездзе з Мядзела на Паставы, удзельнікі набажэнства ішлі па намоленай дарозе ад капліцы да капліцы, разважаючы ў малітве над Крыжовым шляхам Езуса Хрыста. Падчас гэтага пакутнага набажэнства многія паядналися з Богам у сакрамэнце споведзі.



На заканчэнне Крыжовага шляху на палявым алтары на Гары крыжоў, што высока ўзвышаецца над наваколлем, адбылася святая Імша.

Напачатку сабраных прывітаў настояцель мядзельскага Кармэля айцец Генрых Валэйка OCD. Манах нагадаў гісторыю Мядзельскай Кальварыі - найстарэйшай з тых, якія захаваліся ў Беларусі. Яе будаўніцтва распачалося ў Мядзелі 260 гадоў таму. Першапачаткова яна знаходзілася ў іншым месцы, двойчы знішчалася і зноў аднаўлялася. Сёння гэта важнае месца каталіцкага культу



ў нашай краіне. Кальварыя прыцягвае шматлікіх вернікаў і пілігрымаў з розных мясцін, якія групамі і індывідуальна прыбываюць сюды, каб у гэтым асаблівым месцы прайсці Крыжовым шляхам Хрыста.




Цэлебрацыю Імшы ўзначаліў малады святар Яўген Амасёнак, вікарый гарадзенскай катэдральнай парафіі святога Францішка Ксаверыя.

У прамоўленай гаміліі ён звярнуў увагу на тое, што Крыж Хрыста паказвае кожнаму верніку шлях да збаўлення праз пакорнае прыняцце Божай волі.

На заканчэнне святой Імшы пробашч мядзельскай парафіі Маці Божай Шкаплернай айцец Аляксандр Стока OCD падзякаваў усім прысутным за ўдзел і супольную малітву.

Фотарэпартаж Віктара Ведзена.



Напісанне застаецца

Уладзіслаў Чаржынскі і часопіс "Полымя", 1920-я гады

Беларускі літаратуразнавец, крытык, лексікограф і педагог Уладзіслаў Чаржынскі (1897-1974) нарадзіўся на Беласточчыне. Пачатковую адукацыю атрымаў у народным вучылішчы. Скончыў Менскую гімназію і Белдзяржуніверсітэт. Працаваў настаўнікам на Лагойшчыне, а таксама выкладчыкам у Інстытуце беларускай культуры і ў Камуністычным універсітэце Беларусі.

З 1922 года Уладзіслаў Чаржынскі пачаў выступаць з крытычнымі і літаратуразнаўчымі артыкуламі ў беларускім друку. Пад сваім уласным прозвішчам, а таксама пад псеўданімамі *Ул. Дзяржынскі* і *Улідзе* друкаваў артыкулы, у якіх даваў грунтоўны эстэтычны аналіз як асобных мастацкіх твораў, так і літаратурнага працэсу ў цэлым. Многія яго матэрыялы, прысвечаныя творчасці Янкі Купалы, Якуба Коласа, Змітрака Бядулі, Міхася Чарота, Цішкі Гартнага, Янкі Журбы і іншым беларускім пісьменнікам, ураджаюць і сёння глыбінёй і жывасцю даследчыцкай думкі, аргументаванасцю і пластычнасцю стылю. Працы Уладзіслава Чаржынскага каштоўныя сёння яшчэ тым, што ў супярэчлівы і жорсткі час канца 1920-х гадоў у сваіх ацэнках ён кіраваўся эстэтычнымі крытэрыямі, а не вульгарна-сацыялагічнымі догмамі. Вельмі шкада, што беларусы ў 1930 годзе страцілі дужа таленавітага, разважлівага і аб'ектыўнага крытыка. Яго крытычныя артыкулы і даследаванні параскіданыя па выданнях 1920-х гадоў.

19 лютага 1925 года была створана літаратурная секцыя Інбелкульту (40 сяброў), якая потым аб'ядналася з секцыяй беларускай мовы. Сакратаром аб'яднанай секцыі быў Уладзіслаў Чаржынскі. Ім жа апрацоўваліся

матэрыялы па гісторыі беларускай літаратуры для кніг прафесара М. Янчука, Я. Барычэўскага, А. Вазнясенскага. А ў 1926 годзе ён разам з Максімам Гарэцкім і Паўлам Караваем падрыхтаваў і выдаў дапаможнік "Выпісы з беларускае літаратуры XIX - пачатку XX стагоддзя". Праўда, у Менску ў 1928 годзе выйшла і асобным выданнем праца Уладзіслава Чаржынскага "Да пытання аб псіхалагічным стылі нашаніўскай паэзіі". І, як піша Аўген Калубовіч у сваёй кнізе "На крыжовай дарозе" (Мн., 1994. С. 87), Чаржынскі з'яўляецца таксама аўтарам "Слоўніка гісторыка-грамадазнаўчых тэрмінаў".

28 чэрвеня 1930 года Уладзіслаў Чаржынскі быў арыштаваны ДПУ БССР па справе "Саюза вызвалення Беларусі". Па пастанове Калегіі АДПУ СССР ад 10 красавіка 1931 года яго выслалі ў Казань тэрмінам на 5 гадоў. А праз 4 гады яго вызвалілі ад высылкі, але рэабілітавалі літаратуразнаўца толькі пасля смерці ў 1988 годзе.

З Татарстана больш беларус на Бацькаўшчыну не вярнуўся. Але ці поўнаасцю адышоў ён ад літаратурнай і крытычнай дзейнасці - цяжка сказаць. Тым не менш, беларускімі пісьменнікамі, роднай літаратурай, лёсам сваіх сяброў ён цікавіўся да самай смерці.

У архівах і музеях Казані мне ўдалося адшукаць цікавыя звесткі пра Уладзіслава Чаржынскага. У архіве Казанскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта захоўваюцца дзве асабістыя справы Уладзіслава Чаржынскага за перыяд 1933-1946 гадоў і 1950-1971 гадоў. Найбольш каштоўнымі дакументамі з'яўляюцца асабісты лістак па ўліку кадраў і характарыстыкі Чаржынскага, розныя загады, справаздачы і выпіскі, фотаздымкі і іншыя матэрыялы. Знойдзена таксама аўтабіяграфія нашага земляка, якая была напісана ім асабіста 27 красавіка 1943 года:


"Нарадзіўся я ў 1897 годзе ў былой Гарадзенскай губерні Сакольскага павета, вёсцы Стара-Каменная ў сялянскай сям'і. У



Уладзіслаў Чаржынскі



Супрацоўнікі Інбелкульту. Сядзіць трэці справа Уладзіслаў Чаржынскі. 1922 г.



Пасведчанне студэнта 4-га курса БДУ Уладзіслава Чаржынскага

бацькі майго было 5 дзесяцін зямлі, якую ён апрацоўваў сам асабіста пры дапамозе сваёй сям'і. Пачатковую адукацыю я атрымаў у пачатковым народным вучылішчы, пасля заканчэння якога паступіў у Гарадзенскую казённую гімназію, дзе і вучыўся да 1914 года (пасля яе эвакуацыі перавёўся ў Менскую гімназію - С.Ч.). Матэрыяльную дапамогу атрымліваў ад старэйшага брата, які знаходзіўся на заробках у Амерыцы. У 1915 годзе мая радзіма была акупіраваная нямецкімі войскамі. Я паехаў у Ленінград, дзе і працягваў сваю адукацыю. У 1917 годзе я пераехаў у Менск і да 1920 года працаваў хатнім настаўнікам у Вілейскім павеце. У 1921 годзе паступіў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на этнолага-лінгвістычнае аддзяленне, якое скончыў у 1925 годзе. У час вучобы ва ўніверсітэце, працаваў у беларускім дзяржаўным выдавецтве і выкладаў на рабфаку ўніверсітэта. З 1925 года працаваў у якасці навуковага супрацоўніка ў Інстытуце беларускай культуры, а потым у Беларускай Акадэміі Навук. Адначасова выкладаў у Беларускаму камуністычным універсітэце. У 1930 годзе я быў адміністрацыйна высланы з Менска ў горад Казань, тэрмінам на пяць гадоў. У Казані з 1931-га да 1935 года я працаваў метадыстам у Інстытуце павышэння кваліфікацыі настаўнікаў і ў педагагічным інсты-

туце. З 1933 года па сумяшчальніцтве працаваў выкладчыкам у Казанскім дзяржаўным медыцынскім інстытуце (да 1936 года), а затым да 1940 года штатным выкладчыкам. З 1940 года штатную пасаду выкладчыка займаю ў Казанскім дзяржаўным стаматалагічным інстытуце, а ў КДМІ працую па сумяшчальніцтве".

У медыцынскіх навучальных установах Казані Уладзіслаў Чаржынскі выкладаў латынь, нямецкую і рускую мовы. Пра гэта гавораць розныя загады і выпіскі з загадаў кіраўнікоў навучальных устаноў Казані. А знойдзеная характарыстыка на выкладчыка кафедры замежных моваў Казанскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута Чаржынскага Уладзіслава Вікенцьевіча дае поўнае ўяўленне пра гэтага выкладчыка і чалавека наогул:

"Чаржынскі У.В., які працаваў выкладчыкам Казанскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута з 1 верасня 1933 года і вызвалены з працы 1 снежня 1947 года, як сумяшчальнік, у сувязі з яго асноўнай працай у Казанскім дзяржаўным стаматалагічным інстытуце, 1 верасня 1950 года быў зноў залічаны выкладчыкам Казанскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута, дзе і працуе па сённяшні час. Тав. Чаржынскі У.В., кваліфікаваны, вопытны і дысцыплінаваны педагог, адносіцца з любоўю і стараннасцю да сваёй работы. Прымае актыўны ўдзел у метадычнай рабоце кафедры, выступаў на пасяджэннях кафедры з дакладамі па пытаннях метадыкі выкладання моў. Чаржынскі У.В. сістэматычна займаецца павышэннем свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню, актыўна ўдзельнічае на занятках, якія арганізавалі для выкладчыкаў кафедры, хто самастойна вывучае гісторыю СССР. Пастаянна працуе над удасканаленнем сваёй вытворчай кваліфікацыі, прымае ўдзел у рабоце кафедры над складаннем дапаможнікаў па нямецкай мове для медыкаў. Сярод таварышаў па працы і студэнтаў тав. Чаржынскі У.В. карыстаецца заслужаным аўтарытэтам".



Супрацоўнікі Інбелкульты. Сядзіць на першым плане справа Уладзіслаў Чаржынскі. 1925 г.



Жонка Янкі Купалы Уладзіслава Францаўна Луцэвіч у гасцях у Чаржынскіх у Казані, пачатак 1950-х гадоў

Сярод выяўленых казанскіх дакументаў ёсць і цікавая выписка з загада № 91 рэктара Казанскага дзяржаўнага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга медыцынскага інстытута імя С.В. Курашова ад 19 траўня 1967 года. У ёй гаворыцца, што ў "сувязі з 70-годдзем і 45-годдзем педагагічнай дзейнасці, з якіх 35 гадоў аздадзена падрыхтоўцы медыцынскіх кадраў у стаматалагічным і медыцынскім інстытутах Казані, за бездакорную творчую працу, чулыя і прынцыповыя адносіны да студэнтаў старшаму выкладчыку У.В. Чаржынскаму аб'явіць падзяку з занясеннем у асабістую справу. Падстава: прапанова загадчыка кафедры К.Л. Раскіна. Рэктар інстытута - прафесар Х. Хамітаў". Дарэчы, у той час у Казанскіх медыцынскіх навучальных установах працавала вельмі многа ўрадженцаў Беларусі, асабліва шмат было яўрэяў. Той самы Канэль Раскін быў родам з-пад Оршы, Ісак Алуф быў родам з Полацка і іншыя. Магчыма, дзякуючы іх дапамозе, Уладзіслаў Чаржынскі ў 1930-х гадах і ўладкаваўся на працу ў Казанскі медыцынскі інстытут. А, магчыма, дзякуючы яго жонцы Чэрні Плаўнік - роднай сястры Змітрака Бядулі.

У чэрвені 1971 года Уладзіслаў Чаржынскі напісаў на імя рэктара заяву "вызваліць яго ад займаемай пасады ў сувязі з уходам на пенсію". Тым больш, што яму ўжо было тады 74 гады. Рэктар задаволіў просьбу Чаржынскага.

У Казані Уладзіслаў Чаржынскі пражыў яшчэ тры гады і 2 красавіка 1974 года яго не стала. Там беларуса і пахавалі на Арскіх могілках.

Але гэта будзе пазней. Таму давайце вернемся ў 1920-я гады, у той час, калі літаратуразнавец працаў у часопісе "Польмя".

Першы вялікі крытычны артыкул Уладзіслава Чаржынскага ў "Польмі" з'явіўся ў № 2 за 1923 год. Гэта была рэцэнзія на трэці том "Беларусаў" Яўхіма Карскага. Літаратуразнавец грунтоўна спыніўся на даследаванні Яўхіма Карскага і выказаў шэраг слушных заўваг. Асабліва, што датычаць гістарычна-літаратурнага матэрыялу,

раздзелу ў "Беларусах" "Навейшай беларускай літаратуры". "Незразумелым для нас з'яўляецца той метада, паводле якога аўтар размясціў у гэтым раздзеле пісьменнікаў, - піша Уладзіслаў Чаржынскі. - Калі аўтар трымаўся метаду літаратурнай магутнасці, то чаму паставіў Цётку раней за Янку Купалу, Альберта Паўловіча, Гальяша Леўчыка і Канстанцыю Буйло раней Бядулі-Ясакара, які, безумоўна, вышэй за ўсіх? Калі ж аўтар трымаўся храналагічнага прынцыпу, то чаму Альберт Паўловіч, Ядвігін Ш. апынуліся пасля М. Багдановіча, К. Буйло і г.д. А калі аўтар размяшчаў пісьменнікаў паводле арганічнай сувязі і сваенства матываў, стылю, крыніц творчасці і г.д., то чаму за М. Багдановічам паставілі А. Паўловіч, З. Жылуновіч, Ядвігін Ш., а не Бядуля-

Ясакар, які, безумоўна, як стылем, так і матывам бліжэй да М. Багдановіча, чым яны. Па нашай думцы, ужо куды лепш размеркаваны адпаведны раздзел у М. Гарэцкага, у яго "Гісторыі беларускай літаратуры". З другога боку, незразумела для нас і тое, чаму аўтар пакінуў у гэтым раздзеле К. Каганца (вынес яго ў матэрыялы для слоўніка беларускіх пісьменнікаў), у той час, як ён займае ў гісторыі беларускага найноўшага пісьменства, безумоўна, больш выдатнае месца, чымся, напрыклад, Г. Леўчык і іншыя, якім, аднак, удзяляецца даволі значная ўвага...". І з Уладзіславам Чаржынскім нават сёння можна пагадзіцца. Бо ён тады меў рацыю.

Наогул, артыкул "Беларусы" Я.Ф. Карскага вельмі цікава чытаецца. Крытык дасканала прааналізаваў і станоўчыя, і адмоўныя якасці гэтай працы Карскага. Матэрыял быў падпісаны псеўданімам Ул. Дзяржынскі.

Невядома толькі, як зрэагаваў на гэтую рэцэнзію сам Яўхім Фёдаравіч Карскі (1860-1931), які яшчэ жыў у Ленінградзе і, магчыма, матэрыял прачытаў.


Друкуе крытык у "Польмі" (1923, №2) і невялікую нататку-рэцэнзію на змест "Вестника Народного Комиссариата Просвещения ССРБ" (выпуск 11-12, кастрычнік-лістапад). Асабліва звярнуў увагу на артыкулы Уладзіміра Пічэты і Змітрака Бядулі. І нават папракае рэдакцыю "Вестника...", каб "Беларускі аддзел" у ім не праяўляў у будучым хістанняў, каб не быў у адным нумары бяднейшым, чым у папярэднім, а паступова павялічваўся і пашыраўся, паглыбляючы і высвятляючы такім чынам праблемы беларускай культуры. Гэты матэрыял у "Польмі" быў апублікаваны пад псеўданімам Ул. Дзяржынскі.

У 1924 годзе Уладзіслаў Чаржынскі пад псеўданімамі Улідзе публікуе ў часопісе "Польмя" рэцэнзію на зборнік грамадскае думкі, навукі, літаратуры і мастацтва Заходняй Беларусі "Заходняя Беларусь" (Вільня, 1924), на зборнік вершаў Янкі Журбы "Заранкі" (Менск, 1924), Цішкі Гартнага "Трэскі на хвалях" (Менск, 1924).

Рэцэнзію на "Заходнюю Беларусь" Уладзіслаў Чаржынскі пачынае так: "Вільня - гэта калыска бела-



рускага нацыянальна-культурнага рэнесансу. На зары яшчэ XIX стагоддзя яно прабуе ўзнавіць свае гістарычныя традыцыі і ажыццявіць іх прынамсі ў галіне культурнай. Павевы заходняга рамантызму, пранікнуўшы на Беларусь, асталёўваюцца перш-наперш у Вільні, згуртоўваюць тут сваіх адэптаў і прымушаюць іх у той ці іншай форме працаваць над абуджэннем нацыянальнага беларускага духу, рыхтаваць грунт для беларускага рэнесансу...".



Далей аўтар разглядае артыкул Антона Навіны "Крызіс ідэі, ці крызіс грамадзянства", нарыс Рамана Суніцы "Нацыянальнасць у Вінцука Дуніна-Марцінкевіча". У гэтым артыкуле пададзены ліст Дуніна-Марцінкевіча да польскага літаратара Юзафа Крашэўскага. Ліст гэты знаходзіцца ў архіве бібліятэкі Кракаўскай Акадэміі Навук і быў надрукаваны ў часопісе "Gazeta Polska" (1861, № 111). Цікава, ці карысталіся гэтым лістом даследчыкі творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча ў канцы XX - пачатку XXI стагоддзяў?

Арыгінальна напісаў Уладзіслаў Чаржынскі пра зборнік Янкі Журбы "Заранкі". Нават адзін сказ з усяго аналізу зборніка гаворыць пра многае: *"Вершаваная беларуская літаратура павялічылася прыблізна 3000 радкамі вершаў, якія, безумоўна, маюць права лічыцца вершамі..."*.

Шмат піша для "Польмя" Уладзіслаў Чаржынскі ў 1925 годзе. У першым нумары пад псеўданімам *Улідзе* ён аналізуе зборнік вершаў "Вецер з Украіны" ўкраінскага паэта Паўла Тычыны. *"Лірыка П. Тычыны - наскрозь шчыра-пачуццёва. Гэта шчырасць і свежасць пачуцця так дадатна адгукаецца не толькі на мастацкіх асаблівасцях яго паэзіі, але і на яе ідэалогіі..."*, - піша крытык пра паэзію Паўла Тычыны.

У некалькіх нумарах "Польмя" Уладзіслаў Чаржынскі надрукаваў вялікі артыкул "Беларуская літаратурная сучаснасць (1920-1925)". Чытаючы гэты артыкул, прыходзіш да высновы, што сёння, на вялікі жаль, падобных літаратурных крытыкаў у Беларусі няма. Бо артыкул Уладзіслава Чаржынскага чытаецца так, быццам напісаны цяпер, у XXI стагоддзі. Ён яшчэ раз пацвярджае, што ў тых 1930-я гады сталінскіх рэпрэсій быў знішчаны вялікі талент перспектыўнага і яркага крытыка. І наша беларуская літаратура шмат ад гэтага страціла. Хаця прыгадваюцца з гэтай нагоды словы лаўрэата Нобелёўскай прэміі Уільяма Фолкнера, што *"чалавек не існуе проста сам па сабе, у ім - выяўленне яго мінулага. Няма такой з'явы, як "было", таму што мінулае - "ёсць"*. Тым

не менш - беларускі крытык умеў аналізаваць творы прафесійна, без ніякай стракатасці, ён умеў выразна праглядаць у новых грамадскіх умовах тое лепшае, што паспела выпрацаваць у той час наша літаратура.

У сваёй "Беларускай літаратурнай сучаснасці" Уладзіслаў Чаржынскі грунтоўна прааналізаваў некаторыя творы класікаў беларускай літаратуры. Гэта творы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Змітрака Бядулі, Цішкі Гартнага, Міхася Чарота і іншых. Напрыклад, абагульняючы паасобныя моманты свайго даследавання творчасці Янкі Купалы напачатку XX стагоддзя, Уладзіслаў Чаржынскі падрэсліў і выдзеліў наступныя моманты:

1. Ліра песняра не маўчыць, а адгукаецца на найвышэйшыя падзеі сучаснасці.

2. Літаратурныя выступленні песняра не былі дысанансам эпасе, а наадварот, як нельга лепш гарманізаваці з гэтай эпохай.

3. Перабудаваная на сучасны лад ("Безназоўнае") ліра песняра не страціла сваёй ранейшай моцы, а гучыць так жа пераможна, як і раней.

4. Паэт застаўся верным сабе і пры новых акалічнасцях, грунтоўчыся ў сваёй творчасці на аб'ектыўныя рэальнасці і выступаючы, як і раней, пад літаратурным знакам мастацкага рэалізму (павевы неакласіцызму ў "Тугэйшых" не запырчваюць гэтаму, бо неакласіцызм бліжэй да рэалізму, чым да рамантыкі.

"Усе гэта сведчыць аб тым, што Янка Купала... становіцца вельмі значным фактарам прагрэсу ў беларускім літаратурным мастацтве", - адзначаў літаратуразнавец.

Дарэчы, у лістападзе 1941 года Янка Купала прыехаў у Татарстан і пасяліўся разам з Уладзіславай Францаўнай непадалёку ад Казані ў пасёлку Пячышчы ў дырэктара мельзавода І.Я. Наякшына. Тут ён жыў і час ад часу наведваў Казань, дзе спыняўся ў гасцініцы "Татарстан". З Наякшынымі Купала шчыра сябраваў, яны разам нават сустрэлі новы 1942 год на кватэры Юдзіных у г. Верхнім Услоне.


Янка Купала часта выступаў на мітынгх, па радыё, з дакладамі сярод беларускай і татарскай інтэлігенцыі, пісаў вершы і прадмовы. Заходзіў ён у госці і да сямі Чаржынскіх. З Уладзіславам Чаржынскім Янка Купала ў Казані шмат гутарыў, яны вялі размовы пра вайну, пра 1920-1930-я гады і рэпрэсіі, а таксама пра літаратуру.

4 траўня 1942 года Янка Купала зноў сустрэўся з сямі Чаржынскіх, якая наведала яго ў Пячышчах. Пячяр падараваў Чаржынскім сваю кнігу вершаў і паэм "От сердца", што выйшла на рускай мове ў Маскве. На кнізе Купала напісаў: *"Дарагім Чаржынскім на памяць. Янка Купала. Пячышчы. 4.V.1942 г."*.

Высока ацэньваў крытык на старонках "Польмя" паэму Якуба Коласа "Новая зямля". Вось некалькі выказванняў крытыка пра яе:

1. Найбагацей у паэме выяўлена нацыянальная псіхіка беларускага селяніна.

2. Якуб Колас - рэаліст з рэалістаў, усёй сваёй твор-



часцю ўрос у рэальную рэчаіснасць, асабліва гэта спра-
вядліва адносна "Новай зямлі".

3. "Новая зямля" дапамагае пазнаць сучаснасць і
верыць у яе будучыню.

4. Уся паэма прасякнута барацьбой на грунце
эканамічным, на грунце паляпшэння матэрыяльнага
дабрабыту...

Уладзіслава Чаржынскага вельмі любілі і паважалі
Янка Купала і Якуб Колас. Якуб Колас нават запрашаў
крытыка ў Менск і прапаноўваў узначаліць свой літа-
ратурны музей. Але Уладзіслаў Чаржынскі не асмеліўся
вярнуцца на Радзіму, бо яшчэ працягваліся рэпрэсіі.

Жыць далёка ад Беларусі Уладзіславу Чаржын-
скаму было не проста. А ў лютым 1952 года з Казані ён
напісаў пісьмо Якубу Коласу. У ім беларус паведамляў,
што ўпраўленне Казанскай гарадской міліцыі забараняе
яму жыць у Казані, бо яна стала горадам першай катэ-
горыі. Уладзіслаў Чаржынскі просіць паратунку ў Якуба
Коласа. Песняр хутка адрэгаваў на гэтую просьбу сябра
і даслаў тэлеграму на адрас міністра дзяржаўнай бяспекі
Татарстана Токарава. Гэта і выратавала літаратуразнаўца
ад высялення яго з Казані і вандроўкі па невядомых
мясцінах Расіі. Дарэчы, ліст Якубу Коласу Уладзіслаў
Чаржынскі па пошце не дасылаў, а яго Якубу Коласу ў
Менск прывезла жонка Уладзіслава Чаржынскага Чэрня
Чаржынская.

У бацькоў Змітрака Бядулі было сямёра дзяцей:
чатыры дачкі - Марыя, Геня (Чэрня), Рэня і Соф'я. І тры
браты: Самуіл, Ізраіль і Мацвей. Па-беларуску вершы
пісаў Ізраіль Плаўнік, які разам з Сяргеем Дарожным у
1926 годзе выдаў зборнік вершаў "Звон вясны". А Змітрок
Бядуля стаў класікам беларускай літаратуры. Добра па-
беларуску размаўлялі і іншыя Плаўнікі. Чэрня Плаўнік
пазнаёмілася з Уладзіславам Чаржынскім у Менску.
Чэрня была вельмі прыгожая дзяўчына. Яна нават на
адным з тагачасных конкурсах прыгажосці заняла першае
месца. Калі маладыя пажаніліся, то жылі ў беларускім
інтэрнаце на Маскоўскім завулку, 1 у Менску. Іх пакой
знаходзіўся над беларускай сталоўкай. Інтэрнатам у той
час кіраваў Язэп Лёсік. Пра гэта згадвае ў адным з лістоў
Зоська Верас да Аляксея Пяткевіча 1 студзеня 1982 года
(Зоська Верас. Я помню ўсё. Гародня-Wrocław, 2013,
с.227). Пасля ліквідацыі інтэрната, маладыя Чаржынскія
жылі ў кватэры Змітрака Бядулі. А калі Уладзіслава выслалі
далёка ад радзімы, то Чэрня Чаржынская паехала следам
за мужам у Казань.

У 1925 годзе ў Менску ў Дзяржаўным выдавецтве
Беларусі выходзіць з друку зборнік вершаў Янкі Купалы
"Безназоўнае". Уладзіслаў Чаржынскі хутка адгукнуўся
на гэтае выданне і апублікаваў у "Польмі" (№ 2) невялікую
нататку, станоўча адзначаючы і паэму "Безназоўнае", і
ўсе вершы зборніка.

Публікуе крытыку у "Польмі" рэцэнзіі на "Сымона-

музыку" Якуба Коласа, "Урачыстасць" Цішкі Гартнага,
на першы том збору твораў Янкі Купалы.

У 1927 годзе Уладзіслаў Чаржынскі зрабіў у "По-
льмі" агляд творчасці Янкі Купалы ў крытыцы нашаніў-
скіх сучаснікаў. А праз год літаратуразнавец публікуе ў
часопісе два вялікія матэрыялы: "Дзейнасць З. Жылу-
новіча ў абсягу Беларускае літаратурнае крытыкі" (1928,
№ 9) і рэцэнзію на кнігу Якуба Коласа "У глыбі Палесся"
(№ 1).

Артыкул "Дзейнасць З. Жылуновіча ў абсягу бела-
рускай літаратурнай крытыкі" быў вельмі актуальны на
той час, і сёння ён не страціў сваёй гістарычна-літара-
турнай фактуры. Як мы ведаем, сам Цішка Гартны
(Зміцер Жылуновіч, 1887-1937) пісаў вельмі шмат:
апаваданні, вершы, раман, літаратурныя агляды, крытыч-
ныя манаграфіі, крытычна-палемічныя артыкулы,
рэцэнзіі і г.д. Менавіта на характарыстыцы некаторых
жанраў крытыкі Цішкі Гартнага спыніўся Уладзіслаў
Чаржынскі. Ён не толькі зрабіў вычарпальны агляд
дзейнасці З. Жылуновіча ў кантэксце беларускай літара-
турнай крытыкі, але паспрабаваў класіфіцыраваць яго
крытычныя працы як з боку ідэалагічна-метадалагічных
прынцыпаў, так і з боку літаратурнай формы і стылю.
Падобная праца ў беларускай літаратуры тады была
новай і даволі нялёгкай. І яе наўрад ці хто змог бы адужаць.
Хіба што толькі сам Чаржынскі.

Што датычыць кнігі Якуба Коласа "У глыбі Палес-
ся" (Мн., 1927), то крытык Чаржынскі паказаў у сваім
артыкуле тое адметнае, новае, што з'явілася ў Коласа-
празаіка ў тых гадах, сказаў пра дасканаласць, віртуознасць
партрэтнага жывапісу, разумеючы апошняе даволі
шырока - не толькі як апісанне знешняга партрэта, але і
як выяўленне характару. Крытык параўноўваў аповесць
з партрэтнай галерэяй, праз якую праводзіць аўтар
"зачараванага і захопленнага чытача", раскрываючы яму
багацце і разнастайнасць чалавечых тыпаў-характараў.
Крытык Чаржынскі не аспрэчваў, не ставіў пад сумненне
эфектыўнасць такога шляху выяўлення псіхалогіі
чалавека, якім ішоў Колас-празаік, але вымушаны ўсё ж
прызнаць, што эвалюцыя характару галоўнага героя не
ўсюды пададзена па-мастацку доказна...

Калі сёння сабраць толькі "палымянскія" артыкулы
Уладзіслава Чаржынскага пад адну вокладку, то гэта
атрымалася б вельмі добрая, вартая і цікавая кніга, напі-
саная ім амаль сто гадоў таму. Ды і павучыцца нам, літара-
тарам, было б у яго шмат чаму, найперш, традыцыям і
наватарству, якія ён спалучаў з жыццём свайго народа і
тым часам, калі жыў і пісаў. Але ўсе працы беларускага
крытыка, раскіданыя па выданнях 1920-х гадоў, застаюцца
да сённяшняга часу невыдадзенымі.

І апошняе. Пад псеўданімам *Улідзе* Уладзіслаў
Чаржынскі 25 снежня 1926 года апублікаваў у "Савецкай
Беларусі" артыкул, прысвечаны 5-годдзю часопіса "По-
льмя". Артыкул называўся "Літаратурная трыбуна".

Сяргей ЧЫГРЫН.



Навіны Германіі

Бундэстаг адзначае сваё 75-годдзе

У 1949 годзе адбылося ўстаноўчае паседжанне першага нацыянальнага парламента

У бундэстазе, парламенце Германіі, пройдзе ўрачыстая цырымонія ў памяць пра ўстаноўчы сход, які адбыўся 75 гадоў назад. Бундэстаг і бундэсрат упершыню сабраліся 7 верасня 1949 года ў Боне, тагачаснай рэзідэнцыі ўрада, прычым бундэсрат, які лічыцца верхняй палатай, - усяго за некалькі гадзін да паседжання бундэстага.

Прыкладна праз тыдзень пасля ўстаноўчага паседжання большасцю ў адзін голас дэпутаты абралі Конрада Адэнаўара (ХДС) першым канцлерам Федэратыўнай Рэспублікі Германіі. Тагачасны обер-бургамістр Кельна кіраваў краінай да 1963 года і набыў славу палітычнага архітэктара ФРГ.

Імпрэзы па выпадку 75-годдзя пачаліся ў пятніцу ў Берліне з гарадскога свята, якое праходзіла на тэрыторыі вакол Рэйхстага, дзе размяшчаецца парламент, і завер-



шацца афіцыйнай цырымоніяй у парламенце. На мерапрыемстве выступаць старшыня бундэстага Бербель Бас, былы міністр унутраных спраў Герхарт Баўм і гісторык Крысціна Моруна.

Бон (дра).

Нямецкія прыватныя хатнія гаспадаркі падтрымліваюць энергетычны пераход

Даследаванне KfW: 12,9 млн хатніх гаспадарак ужо выкарыстоўваюць "зялёныя" тэхналогіі

Энергетычны пераход у жылых дамах Германіі ідзе поўным ходам. Як паказвае "Барометр энергетычнага пераходу" дзяржаўнага банка KfW, амаль траціна (31 прац.) прыватных хатніх гаспадарак ужо выкарыстоўваюць прынамсі адну з адпаведных тэхналогій для энергетычнага пераходу. А гэта 12,9 млн хатніх гаспадарак! Асабліва шырокі распаўсюд атрымалі фотаэлектрычныя сістэмы: яны ўжо ўсталяваны ў 15 прац. хатніх гаспадарак. Яшчэ 6 прац. хатніх гаспадарак у наступныя дванаццаць месяцаў хочуць абзавесціся хоць бы адной тэхналогіяй у рамках энергетычнага пераходу. KfW адносіць да такога роду тэхналогіям цеплавая помпы, фотаэлектрычныя сістэмы, сонечную цеплавую энергію, акумулятарныя батарэі, камбінаваная вытворчасць цяпла і электраэнергіі, апал на драўняных гранулах і электрамабілі. Усе гэтыя прылады



закліканы скараціць выкіды парніковых газаў. Па дадзеных апытання KfW, каля 82 прац. насельніцтва лічаць энергетычны пераход важным ці вельмі важным.

Франкфурт-на-Майне (дра). Фота © ра/дра.



Гіпаліт Корвін-Мілеўскі

Успаміны пра семдзесят гадоў (1855-1925)*

Кніга першая. Прыватнае жыццё (Скарочаны пераклад)

(Працяг. Пачатак у папярэдніх нумарах.)

Праверачныя камісіі, якія толькі распачалі сваю работу на пачатку 1865 г., у першую чаргу знізілі (па загадзе Мураўёва) кампенсацыйныя зборы не менш, чым на 75 ці 80%, дзякуючы праву надання некаторым сялянскім землям статусу зямлі, якая не выкарыстоўваецца і не абкладаецца за ніякай аплатай. Акрамя таго, камісія вызначала ці проста ўстанаўлівала сервітуты⁷³ для выпасаў, якія да катастрофы 1914 г. служылі невычэрпнай крыніцай злоўжыванняў і сварак паміж абшарнікамі і сялянамі. Для бацькоў штогадовыя выплаты былі зменшаны з 25 000 да 5 200 рублёў, і калі ў Цыціне і Геранёнах нейкі паважаны пан Папоў аказаўся памяркоўным, то ў Лугамовічах і Лаздунах, дзякуючы славу таму пану Ціхееву, ніводзін гектар лесу не быў вызвалены ад сервітуту.

Да злоўжыванняў, якія заклікаюць Бога аб помсце, можна аднесці і прымяненне "інструкцыі" Мураўёва да маёнтка Гінтэлішкі вышэйназванага Юзафа графа Лядахоўскага. Пасля абвяшчэння канстытуцыі 3 мая, ягоны, ахоплены патрыятызмам дзед, пан Гурскі (такіх прыкладаў было некалькі ў Жмудзі), не толькі вызваліў і надаў зямлю ўсім сваім сялянам, але, каб трымаць сядзібу, за сабой захаваў толькі невялікую плошчу. Ён аддаў сялянам усю маёмасць ва ўласнасць, гэтая маёмасць падлягала толькі так званаму вечнаму чынш. Нягледзячы на тое, што гэты чынш прыносіў Лядахоўскаму 36 000 рублёў срэбрам у год, якія заўсёды выплачваліся наперад, ён быў вельмі ўмераным. Таму сяляне, захопленыя яго джэнтльменствам, калі пан граф кожны год, прыкладна на 6 тых-

няў, прязджаў у маёнтка, па дамоўленасці паміж сабой, стваралі гаспадарчы камітэт, прывозілі з Вільні майстра-кухара з памочнікамі, прыслугай, цэлым абозам харчоў і найлепшых вінаў, і ўвесь час побыту дзедзіча з сям'ёй і гасцямі ўтрымлівалі іх за свой кошт. Камісія Мураўёва прыдумала пасля сямідзесяці з лішнім гадоў волі, вярнуць сялян маёнткі Гінтэлішкі ў былыя часы і ў той жа вечар прымяніць да іх маніфест 1861 г., гэта значыць вызваліць іх ад прыгону і пакінуць ім усю зямлю якой раней надзяліў іх Гурскі, раней устаноўлены вечны чынш перарабіць у кампенсацыю, якая нібыта з іх ласкі, вызначалася ў 14 000 замест ранейшых 36 000 руб. Лядахоўскі спрабаваў падаць у суд, але прайграў ва ўсіх інстанцыях, а паколькі яго гасцінасць давяла яго да доўгу ў 300 000 рублёў, грошай ад сялян не хапіла нават, каб пакрыць даўгі⁷⁴.

Такі стан рэчаў абумовіў неабходнасць для бацькі прысутнічаць ў маёнтку, тым больш, што, хаця секвестр і быў зняты, але не было ніякай маёнткавай адміністрацыі, акрамя нейкага чыноўніка-ўрвіса, якога Мураўёў выдаліў з Ашмянаў і якому бацька перад турмой падпісаў даверанасць. Але Мураўёў усяроўна не выпускаў тату з горада, і каб сяляне адчулі, што дзедзічы яшчэ існуюць, бацька на пачатку вясны адправіў у Геранёны маю маці.

Тым часам у Пецярбургу з-за нейкіх незразумелых прыдворных плёткаў, у аснове якіх, маўляў, ляжала невылучная прагнасць "дзяржаўнага злодзея", ці таму, што Аляксандр II царпеў гэтага ката толькі да таго часу, пакуль лічыў яго патрэбным, без папярэдняга паведамлення, Мураўёў быў нечакана адпраўлены ў адстаўку⁷⁵. Пасаду заняў генерал Патапаў. Мой бацька, скарыстаўся гэтым

* Пераклад Леаніда Лаўрэша паводле: *Korwin-Milewski Hipolit. Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855-1925). Poznań, 1930.*

⁷³ Сервітуты - права сялян на карыстанне маёнткавымі лугамі, пашамі і лясамі. Гэта права з'яўлялася прычынай шматлікіх спрэчак паміж вёскай і маёнткам. Існавалі розныя віды сервітутаў: лясныя, пашава-лугавыя і рыбалоўныя. Часам сервітуты ўключалі ў сябе права збіраць камяні, чарот, перавоз, секчы галлё, пераганяць жывёлу, карыстацца сядзібнымі сажалкамі, дарогамі, берагамі і інш. - *Л. Л.*

⁷⁴ Як бачым, і ў дадзеным выпадку, пасля паўстання, урад у 2,5 разы паменшыў сялянскія выплаты за зямлю, пры тым, што вечны чынш сяляне павінны былі плаціць "да сканчэння веку", а кампенсацыйныя выплаты - толькі вызначаны тэрмін.

Згодна з законам, селянін павінен быў неадкладна заплаціць памешчыку 20% выкупной сумы, а астатнія 80% уносіла дзяржава. Сяляне павінны былі пагашаць яе на працягу 49 гадоў штогадовымі роўнымі выкупнымі плацэжамі, за гэты тэрмін, сяляне павінны былі выплаціць 294% выкупной пазыкі. У сучасных тэрмінах, выкупная пазыка была крэдытам на тэрмін 49 гадоў пад 5,6% гадавых. - *Л. Л.*

⁷⁵ Герцан пісаў у "Колоколе": "*Партрэт Мураўёва. "Illustrated Times" ад 2 студзеня змясціў партрэт Мураўёва-вешальніка. Перад гэтым партрэтам мы спыніліся ў маўклівым здзіўленні... гэта мяжа, гэта мяжа.*



каб дамагчыся адмены свайго інтэрніравання і прыехаў у Геранёны з намерам неўзабаве вярнуцца, каб прыняць некаторыя канчатковыя рашэнні пра далейшую адукацыю майго брата і мяне. Калі ён вярнуўся ў Вільню, аказалася, што адразу пасля ад'езду "вешателя" (які забраў з сабою 14 вазоў крадзенай маёмасці), усё наша грамадства і невялікая частка нібыта "ліберальнага" расійскага, а часткова і сам Патапаў, неасцярожна пачалі выказваць сваё задавальненне, і таму банда Мураўёва, на чале са знакамітым рэдактарам "Московских Ведомостей" Катковым, узяла лямант пра ўваскрэслую "польскую інтрыгу"⁷⁶. Паколькі, у адпаведнасці з існаваўшай у той час "кітайшчынай", прызначэнне простага генерал-маёра світы Патапава на такую выключна важную пасаду, з'яўлялася чымсьці зусім незвычайным, то яго павысілі да генерал-лейтэнанта і атамана Данскога казацтва, а ў Вільню прызначылі генерала ад інфантэрыі Каўфмана⁷⁷ з інструкцыяй нічога не змяняць у сістэме Мураўёва.

Аднак нельга адмовіць гэтаму зверу Мураўёву ў адной "исконно русской" цноты, якая даўно згасла ў іншых еўрапейскіх і ў тым ліку і ў нашым грамадстве, а менавіта ва ўдзячнасці. У той час быў яшчэ жывы ксёндз Ліпінскі, суперінтэндант (нібыта біскуп) кальвінскага духавенства ў Літве, даўні сябар яго аднаверца, майго дзеда Самуэля Воўка. Летам 1863 г. сакрэтна данеслі, што яго малагадовы сын быў цяжка паранены ў атрадзе Колышкі⁷⁸ (які неўзабаве быў павешаны), застаўся на полі бою і патрапіў у палон. Яго везлі ў Вільню, каб павесіць

ці расстраляць. Ліпінскі прыляцеў да Мураўёва і ва ўсім прызнаўся. Той у роспачы: "Але ж, ойча, не дай Бог, ён трапіць у рукі ўладаў, тады і я яго не выратую!". Паклікаў ад'ютанта: "Ротмістр, садзіся адразу на каня, узвод казакоў з сабой, расцягнуцца па вількамірскай дарозе і шукайце параненага маладога чалавека, якога арыштавалі і вязуць у возе. Табе скажуць, што гэта палонны паўстанец, але я ведаю, што ён быў паранены на паляванні. І каб ніхто не смеў казаць нічога іншага! Разумееш? Проста адвядзі яго ў кватэру пана суперінтэнданта на вуліцы Завальнай і маўчы! Разумееш? Ступай!". Праз паўгадзіны ў Ліпінскага ўжо сядзеў старшы вайсковы хірург, прывезлі параненага, вынялі кулю, кожныя некалькі дзён афіцэр цікавіўся яго здароўем, а калі малады Ліпінскі ачуняў, Мураўёў выдаў яму звычайны пашпарт і паслаў у нейкую ціхую, цэнтральную губерню з рэкамендацыйным лістом да губернатара, каб той уладкаваў яго ў "цёплы куток".

Аказалася, што ў 1861 годзе суперінтэндант Ліпінскі знаходзіўся па справах у Пецярбургу і на вуліцы патрапіў пад адзін з тамтэйшых паўночных, лютых і бясконцых ліўняў. Ліпінскі схваўся пад брамай, у яго забалелі старыя ногі, і калі ён прачытаў на дошцы "Генерал М. М. Мураўёў", дык успомніў, што ведаў гэтага Мураўёва яшчэ ў Гародні ў 1831 годзе, і зайшоў да генерала адпачыць. Яго прынялі як арханёла Гаўрыіла, і толькі потым Ліпінскі зразумеў, чаму. Было гэта неўзабаве пасля шумнага выгнання Мураўёва з Міністэрства дзяржаўнай маёмасці - пасля гэтага беднаму "дзяржаўнаму злодзею",

Такой мастацкай адпаведнасці паміж зверам і яго знешнасцю мы не бачылі ні ў статуях Банароці, ні ў бронзах Бенвенута Чэліні, ні ў клетках заалагічнага саду... Трэба дадаць прыродзе справядлівасць, яна найвялікшы мастак!

Гэты партрэт павінен застацца для нашчадкаў, ён належыць гісторыі.

Кат, як кляймо, аздобіць сваімі рысамі бессаромную частку рускага грамадства, тую, якая радуецца пакаранням смерцю як перамогам і абрала гэтага вылюдка сваім вялікім мужам. Усе брыльянты імператарскай кароны і ўвесь алей памазанна не выратуюць вячаны лоб чалавека, які адшукаў дзесьці закінутага людаеда, каб яго паслаць на "супакаенне" няіснага края.

Партрэт гэты няхай захаваем для таго, каб дзеці навучыліся пагарджаць тымі бацькамі, якія ў п'яным рабалецтве тэлеграфавалі сваю любоў і спачуванне гэтаму напітаму вадой бясышыйнаму бульдогу, гэтай жабе з адвіслымі шчокамі, з напаяўзпальішымі вачамі, гэтаму калмыку з выразам перанасычаным пажаднай злосцю, якая дасягнула нейкай расліннай нячуласці...". - цыт па: Колокол. 15 студзеня 1864 г.

⁷⁶ Віленскі доктар Юльян Цітыюс пісаў, што на чале інтрыгі супраць Патапава стаяў куратар Віленскай навучальнай акругі Бацюшкаў: "Калі інтрыга не ўдалася і Бацюшкаў страціў пасаду у Вільні, ён быў пераведзены ў Маскву і там расказаў сваім сябрам Каткову і Аксакову, што Патапаў дзейнічае як здраднік і таму псуе і нішчыць векапомную працу Мураўёва. Пасля гэтага насыпаліся грамавыя артыкулы ў "Маскоўскіх Ведамасцях" пра тое, што Патапаў - паланафіл, а яго кіраўніцтва назвалася "Патапаўшчына". У Пецярбургу непрыяцелем Патапава быў пісьменнік і малады прафесар Духоўнай акадэміі, фанатык Каяловіч, які сам быў родам з Літвы". - Л. Л.

⁷⁷ Каўфман Канстанцін Пятровіч (1818-1882), генерал-маёр світы, з 1861 г. дырэктар канцэлярыі Ваеннага міністэрства, у 1865-1867 генерал-губернатар Паўночна-Заходняга краю і камандуючы войскамі Віленскай вайсковай акругі. - Л. Л.

⁷⁸ Баляслаў Вікенцевіч Колышка (7.VIII.1837-9.VI.1863) нарадзіўся ў фальварку Карманішкі (паводле Чэслава Малёўскага - у ваколіцы Гудаў) Лідскага павета. З 1860 г. вучыўся ў Маскоўскім універсітэце, адзін з кіраўнікоў рэвалюцыйнага студэнцтва, прапагандаваў ідэі рэвалюцыйнага саюзу народаў у барацьбе з самадзяржаўем, у 1861 г. вёў агітацыю ў Лідзе, потым удзельнічаў у студэнцкіх хваляваннях, сутыкненнях студэнтаў з паліцыяй. Ратуючыся ад пакарання, выехаў за мяжу, наведваў ваенную школу эмігрантаў у Італіі. У сакавіку 1863 г. сфармаваў паўстанцкі аддзел у Ковенскім павеце, меў некалькі паспяхоўных сутычак з царскімі войскамі. Пасля разгрому паўстанцаў узяты ў палон і павешаны ў Вільні на плошчы Лукішкі. - Л. Л.



як зачумленаму, ніхто ў сталіцы не падаваў руку і нават не пазнаваў⁷⁹.

Некалькі разоў у жыцці я атрымліваў каштоўныя паслугі ад рускіх у невялікіх чынах, якім раней зрабіў нешта добрае. Я нават ужо забыўся пра іх, а яны не забыліся, што некалі атрымалі банальную гжэчнасць ад "знатнога баріна". "Рускі чалавек - тып імпульсіўнай істоты, ад якой, вы можаце чакаць усяго, чаго заўгодна, акрамя таго, што неабходна", - сказаў мне некалі мудры граф Пален (міністр).

Не было і мовы пра замежны пашпарт для мяне, а Патапаў, які і далей цікавіўся нашай сям'ёй, не радзіў пасылаць нас у навучальныя ўстановы Пецярбурга ці Масквы, бо сярод моладзі там ужо пачалася рэвалюцыйная агітацыя, так добра апісаныя Тургеневым у "Бацьках і дзецях". Добрыя чылівы генерал баяўся, каб мы, атручаныя да самых костак заходняй "гніллю", не патрапілі ў непажаданую гісторыю, і параіў бацьку адправіць нас у Дэрпт, тады яшчэ зусім нямецкі, дзе мы знойдзем больш спрыяльную для нас атмасферу і менш небяспечнае асяроддзе. Бацька так і вырашыў. Але паколькі нам трэба было здаць экзамен за расейскую сярэдняю школу, а да новага ўніверсітэцкага года заставалася менш за тры месяцы, нам трэба было ўмацаваць свае веды як у нямецкай, гэтак і рускай мовах, і мы не паехалі ў вёску, а з нашым уласным слугой засталіся ў двух асобных пакоях у доме нейкага немца-швейцарца Келера, які трымаў пансіён з пяццю гімназістамі. Мы дзялілі з імі зусім нядрэнную сталовую, мелі штодзённыя ўрокі нямецкай мовы ад пана Келера і рускай мовы з рэпетытарам гэтых гімназістаў, а ў астатні час, у тым ліку і ўвечары, былі цалкам вольныя.

Тым часам Каўфман ужо цалкам асвоіўся, і стала зразумела, што не зменіцца другая частка сістэмы Мураўёва - выкараненне мясцовай культуры. Больш не было ні арыштаў, ні ваенных судоў, але працягвалася адміністрацыйная высылка ва ўнутраныя раёны. Сваімі вачамі я чытаў тэкст рэзалюцыі аб ссылцы аднаго з нашых суседзяў, памятаю даслоўна: *"З-за адсутнасці якіх-небудзь доказаў удзелу ў паўстанцкім руху прызначаю апраўданым праз суд, аднак, паколькі ён усё ж падазраецца ў сімпатыях да гэтага руху, у адміністрацыйным парадку высялаць ў Тамбоўскую губерню"*. І такая ссылка мела відавочныя наступствы для маёнтка.

Пры гэтым Каўфман, менавіта таму, што быў лютаранінам, яшчэ больш узмацніў рэлігійны пераслед. Ваенным начальнікам Віленскага павета ён прызначыў нейкага палкоўніка князя Хаванскага, які абяцаў яму ў імгненне вока, праз адпаведныя сродкі, перавесці сялян-католікаў у праваслаўе. Яму гэта не ўдалося, але не па віне вышэйшага каталіцкага духавенства. Тутэйшыя тры канонікі: адміністратар дыяцэзіі пасля выгнання біскупа Красінскага - Жылінскі, а таксама Нямецка і Тупальскі (пазней забіты сваім слугой) і славуцы менскі Сенчыкоўскі, вызначаліся бязмежнай руплівасцю ў выкананні ... дзяржаўнай палітыкі⁸⁰.

Трымаліся толькі сяляне.

Бывалі і камічныя моманты. Хаванскі з казакамі і паліцэйскім "асэсарам" прыляцеў у гміну і парафію Салечнікі. На яго няшчасце, ад паліцыі з ім быў Сабалеўскі, пазнейшы мой павятовы "іспраўнік". Хаванскі загадаў склікаць у гміну ўсіх старостаў вёсак, узяў на дапамогу суседняга папа і пачаў правяраць на старостах сваё красамоўства. Гэта працягвалася некалькі гадзін, але сяляне настойліва адказвалі: "Няхай будзе, як было за бацькамі"⁸¹. Тады нецярплівы князь загадаў Сабалеўскаму замкнуць усіх у "халодную" (гмінную вязніцу), ажно пакуль яны не пагодзяцца падпісаць выніковы рапарт, а папу загадаў асабіста: "А ты, ойча духоўны, іх пераканай". Пасля чаго сеў на брычку і ўцёк. Вязніца мела некалькі квадратных метраў, сялян было больш за дваццаць чалавек, а тэрмометр у цяні паказваў 30 градусаў цяпла. Калі Хаванскі з'ехаў, Сабалеўскі, уціснуў сялян у вязніцу, як селядцоў у бочку і запрасіў да іх папа. Поп пратэставаў, бо князь загадаў сялян "навяргаць і пераконваць іх вочы ў вочы, а не праз сцяну!", і таму "я выканаю толькі той загад, які атрымаў!". Тады Сабалеўскі ўціснуў у вязніцу і папа. Праз дзесяць хвілін поп пачаў задыхацца і прасіць прабачэння: "Напішаце рапарт аб поўным правале маіх намаганняў". Рапарт напісалі і падпісалі на плячах аднаго з сялян, у рапарце сярод іншага было і пра тое, што ерэтыкі "ўстойлівыя ў сваіх памылках". Пасля гэтага Сабалеўскі адпусціў папа і сялян. Наколькі мне вядома, тыя ж салечніцкія сяляне яшчэ раз не так даўно "ўпарціліся ў сваёй памылцы", калі Яго Эксцэленцыя біскуп Матулевіч, якога Рэч Паспалітая цярпела шэсць гадоў, хацеў пад сваёй пратэцый перавесці іх у летувісы⁸².

⁷⁹ Астальф дэ Кюстын пісаў: *"У Расіі варта міністру страціць пасаду, як яго сябры адразу глухнуць і слепнуць. Патрапіць у няласку - значыць жыццём сябе пахаваць. Вось чаму рускія не ўпэўненыя сёння ў існаванні міністра, які кіраваў імі ўчора"*. Цыт. па: Кюстын А. де. Россия в 1839 году. Т. 1. Москва, 1996. С. 157.

⁸⁰ Падрабязней пра тыя падзеі і гэтых асоб, гл: Успаміны Юльяна Цітыноса з дадаткамі Уладзіслава Талочкі // Наша слова.pdf № 12, 23 сакавіка 2022.; № 13, 23 сакавіка 2022.; № 14, 6 красавіка 2022.; № 15, 13 красавіка 2022.; № 16, 20 красавіка 2022. - Л. Л.

⁸¹ Словы старостаў Салечніцкай гміны пададзены па-беларуску, што зразумела, бо гэта іх родная мова. - Л. Л.

⁸² Маецца на ўвазе, што дабраслаўны біскуп Юрый Баляслаў Матулевіч-Матулайціс (1871-1927) спрыяў як беларусам, гэтак і летувісам ў справе касцёла. За сваю дзейнасць архібіскуп неаднаразова падвяргаўся нападкам і ў 1925 годзе быў вызвалены ад пасады віленскага архібіскупа. 28 чэрвеня 1987 года рымскі папа Ян Павел II беатыфікаваў Юрыя Матулевіча. Адносіны Корвін-Мілеўскага да святога біскупа Матулевіча, яскрава характарызуюць аўтара гэтых успамінаў як католіка. - Л. Л.



У першыя дні жніўня бацька даставіў нас у Дэрпт - напачатку цягніком да Пскова, потым на караблі па рацэ Вялікай і па рацэ Эмбах, да самага Дэрпта. Ён думаў, што калі адразу выпусціць нас на волно, дык мы "марна загінем" і пасяліў нас у пана Яна Мантэйфеля (барона Зыге фон Мантэйфеля). Барон быў жанаты з Бяніслаўскай, бацька якой, стары пан Урбан, з трыма малодшымі дочкамі таксама жыву ў Дэрпце падчас сялянскіх хваляванняў на пачатку паўстання.

[У далейшых раздзелах VI і VII Іпаліт Корвін-Мілеўскі расказвае пра вучобу ў Дэрпце, сваю хваробу, далейшую вучобу ў Парыжы і пра судовую практыку.]

Раздзел VIII

Вайна 1870-1871 гг. Камуна

Ішла палова тэрміну майго лячэння ў Пірэнеях, калі 14 ліпеня 1870 г. з ласкі Бісмарка ў Еўропе выбухнула тая ж самая бомба, якая потым узарвалася яшчэ раз у 1914 г. [...]

У той час мой бацька знаходзіўся ў Літве, а брат Ігнацы - у Мюнхене, дзе ён вучыўся ў школе жывапісу. Перад канцом месяца я атрымаў ад бацькі ясны, цвёрды і, як заўсёды ў гэтага мудрага чалавека, які ў той час меў ужо 53 гады, разумны ліст. Добры памятаю "Найвышэйшы загад" з гэтага ліста - бацька загадваў абодвум сынам неадкладна вярнуцца ў Геранёны і, зыходзячы з таго, што юрыст павінен быць практычным, а мастак легкадумным, я быў прызначаны галавой гэтай "экспедыцыі" і скарбнікам, адказным за значную суму грошай гатоўкай, узятую у Ротшыльда. Таму 1-га ці 2-га жніўня я вярнуўся ў Парыж, куды праз Швейцарыю ўжо прыехаў мой брат.

О, вялікі, найсвяцейшы, беспамылковы, усяведны, узяты на крылах Духу, народ! Вечна ты будзеш кідацца ад крайнасці да другой. Насельніцтва Парыжа, якое толькі трыма тыднямі раней бязлітасна асуджала ўсе формы мілітарызму, мундзіры, нацыянальны сцяг і спачувала адраджэнню "братэрскай" нямецкай нацыі, сёння як статак вярблюдаў крычала: "На Берлін!". [...] Калі а 12-й гадзіне ночы мы пайшлі "даганяцца" ў самую папулярную "Кавярню Амерыкан" на Бульвары, яна была поўная людзей, якія хадзілі па нагах адзін у другога, браталіся, іх усіх цалавалі какоткі, і ўсе крычалі: "Праз месяц у Берліне!". А атрымалі Сядан, Мец, капітуляцыю Парыжа і камуну. [...]

Вечарам 6 жніўня, калі ўжо на вуліцах раздавалі

дэпешы аб паразе пры Вёрце, мы выехалі з Парыжа ў Брусель, далей праз Антверпен, Ратэрдам, Хаге, Амстэрдам, Гарлем (усюды старанна наведваючы карцінныя галерэі), даехалі да Берліна і каля 31 жніўня былі ў Вільні. Не без здзіўлення, пасля "На Берлін!" у Парыжы, я заўважыў у немцаў той самы настрой стрыманасці і энергіі, якім у 1915-1918 гадах захапляўся ў французав⁸³.

3-га ці 4-га верасня, пасля кароткага адпачынку ў Вільні, мы на конях выправіліся ў Геранёны. Тут са мной здарыўся цуд "яўрэйскай пошты", які я не магу растлумачыць. Раскажу, як гэта было. Калі мы выехалі з Вільні, дык з Пецярбургскіх дэпеш ведалі, што немцы не знайшлі ў Шалоне на Марне войскі маршала Мак-Магона і кінуліся за імі на паўночны ўсход. І вось за 10 вёрст ад Геранёнаў мы сустракаем Маркеля Івейскага (паплечніка вышэйзгаданага Янкеля Дудскага) з грузам збожжа, які паведамляе нам пра капітуляцыю Мак-Магона ў Сядане 2 верасня! У той час паміж Вільняй і Іўем не было аніводнай тэлеграфнай станцыі!

Гэты ваенны 1870-71 год быў для мяне вельмі цяжкім як фізічна, гэтак і маральна. [...] Я быў занепакоены паразамі маёй любімай Францыі. У мяне яшчэ не было дастатковага палітычнага вопыту, каб прадбачыць усе наступствы гэтай катастрофы, але я дастаткова ведаў гісторыю, каб разумець, што гаворка не можа ісці пра імгненнае зацьменне выпраменьвання, якім Францыя ззяла ўсяму свету ў 1860-1870 гадах і чыю сілу і бляск сёння не могуць ведаць тыя, хто не быў сведкам гэтага. Асабліва ўразіў пераварот 4 верасня 1870 года, калі вораг ішоў на Парыж фарсаваным маршам і без бою, без стрэлаў, без страт, пад націскам тлуму ў некалькіх тысяч асоб, якімі кіравалі некалькі сотняў "герояў кавярань", рухнула ўся сістэма французскай дзяржаўнай і вайскавай адміністрацыі. Пасля гэтага я не сумняваўся, што катастрофа была непазбежнай і яна будзе мець доўгатэрміновыя наступствы, аднак было балюча бачыць тую непрыхаваную радасць, з якой амаль што ўся тагачасная Еўропа глядзела на нямецкі трыумф, бо мне было зразумела - адна гегемонія зменіцца на іншую. У Вільні не толькі рускія, але і шмат хто-ніхто з мясцовых выказвалі сваё задавальненне тым, што Францыя з гэтага моманту будзе выконваць ролю ... яшчэ адной Партугаліі (я чуў гэта параўнанне дзесяці разоў). Улічваючы маё тагачаснае стаўленне, чуць гэта было вельмі балюча.

Згаданая вышэй Марыя Тышкевіч (жонка Міхала Тышкевіча) да пачатку вайны з сынамі пераехала на ўсё лета ў маёнтак Гарадок, які за 3 вярсты ад Менска. Яшчэ да разводу муж перадаў ёй гэты маёнтак. На кані ад Геранёнаў да Гарадка каля 150 вёрст. Даведаўшыся пра

⁸³ Праз некалькі гадоў, у Фларэнцыі, састарэлы прынц д'Дына, дзед па маці Ксаверыя Арлоўскага, які ў 1870 г. аднаго сына меў у французскім войску, а другога ў прускай гвардыі, раскажаў мне, што ў канцы ліпеня 1870 г., вяртаючыся ў Парыж, ён меў аўдыенцыю ў Вільгельма I. Той яму сказаў: "Я пачынаю цяжкую вайну з моцным ворагам. Але я выйграю, бо маю над маім братам Напалеонам вялікую перавагу. Калі ваенная фартуна будзе яму спрыяць і ён загоніць мяне ў Кёнігсберг, дык там для майго народа і Еўропы я застануся каралём Прусіі. Але пасля першай жа раішчай паразы мой брат Напалеон стане толькі панам Банапартам".



вартанне мяне і брата, яна з чалавекам даслала майму бацьку ліст (у той час гэта было яшчэ самым надзейным спосабам), каб мы з братам наведаль іх і падзялілі смутак яе сыноў, якія, як і мы, былі вялікімі франкаманамі. Прабылі мы там тры тыдні, і менавіта ў той час завязалася маё братэрскае сяброўства са старэйшым з двух братоў Юзафам. Нягледзячы на вялікую розніцу ў характарах, а можа, нават менавіта з-за яе, бо ён быў чалавекам сэрца, а я - розуму, сяброўства наша доўжылася ажно да яго смерці перад рэвалюцыяй 1905 г. Мы сустрэліся і ў Вільні, дзе пані Марыя праводзіла зіму, і ў Геранёнах, куды ён прывёз да мяне свайго школьнага калегу з Вярсаля пана Дзюпрэ, які ўсю аблогу Парыжа служыў афіцэрам у мабільнай гвардыі і адразу пасля капітуляцыі прыехаў у Літву, каб адпачыць і падхарчавацца, бо доўгі час еў пацукоў або, зрэдку, жывёл з заапарку. Сяброўства вельмі дапамагло мне вытрымаць цяжкі боль за паразу Францыі.

Але гэта не дапамагло ад болю ў грудзях, які ўзмацніўся да такой ступені, што мой бацька спалохаўся і на пачатку 1871 года вырашыў адвезці мяне "да тых, хто умее". Покуль мы дабраліся да Варшавы, Парыж ускіпеў і мы палічылі за лепшае звярнуцца па парадку да вядомага ў той час прафесара Шкоды ў Вене. Покуль дамаўляліся пра аўдыенцыю, выбухнула парыжская камуна (18 сакавіка). Лячэнне ў Шкоды (парамі шкіпінару) зрабіла столькі шкоды майму агульнаму стану, колькі карысці прынесла вестка пра падзенне камуны (20 траўня), пасля чаго я вырашыў ехаць у Парыж сваёй звычайнай дарогай праз Берлін, Кёльн і паўднёвую Бельгію.

Між тым у Расіі, і асабліва ў Пецярбургу, усю зіму лютавала халера, потым два гады яна яшчэ блукала па Еўропе, спарадычна і раптоўна завітвала і ў Літву. Геранёнская гміна засталася нескранутай, як і гміна Лугамовічы, але ў суседніх бакштанскай і івейскай гмінах дзве вёскі Куправічы і Старчынаты былі спустошаны хваробай да такой ступені, што сюды давалося перасяляць сялян з іншых вёсак. Калі я прыязджаў у Вільню па замежны пашпарт, тут хавалі да сотні чалавек у дзень. Неўзабаве пасля майго ад'езду ахвярай сваіх цнотаў стала жанчына з анельскай душой, жонка генерал-губернатора Патапава, якая цэлымі днямі сядзела ў лазарэтах. Паміж нябожчыцай і пані Марыяй Тышкевіч завязалася сардэчнае сяброўства, і менавіта пані Тышкевіч заплюшчыла ёй вочы. Першапачаткова засмучаны, бездапаможны і стары муж, перанёс сваю прыхільнасць на сяброўку нябожчыцы. З гэтага выйграла наша абшарніцкае грамадства. Добрая і паслужлівая пані Марыя карысталася сваім сяброўствам, каб умацаваць Патапава і атрымаць ад яго розныя асабістыя даброты, між іншым, права на куплю зямлі насуперак указу ад 10 снежня 1865 года. Першым такое права атрымаў яе швагер Юзаф Тышкевіч, потым віленскі маршалак - губернска Аляксандр Дамейка (які не хацеў гэтым карыстацца) і Адам граф Плятэр, браты Багдан і Міхал князі Агінскія, Фелікс граф Плятэр на свой маёнтак, якому пагражала канфіскацыя, і некаторыя іншыя. Хоць

самі яны мелі карысць з гэтага, але за маёнтакі плацілі значна больш, чым голыя, як бізун, чыноўнікі, і кошт зямлі значна падняўся.

Я прыехаў у Парыж у сярэдзіне чэрвеня. Пакуль я не дабраўся да ваколіц сталіцы, не заўважаў слядоў сістэматычнага, звярынага знішчэння "бошамі", якое яшчэ і праз 2 гады пасля вайны выклікала абурэнне бесстаронніх гледачоў. Пасля гэтага было яшчэ 45 гадоў "паступовага" развіцця нямецкай культуры і тэхнікі.

У саміх варотах сталіцы, у прадмесці Сэн-Дэні, вакзал быў заняты востраверхімі прускімі каскамі. На галоўным вакзале (паўночным) і ў самім горадзе амаль што немагчыма было наняць дрожкі. У сталіцы кідаліся ў вочы не сляды блакады, а сляды знішчэння, якія пакінула камуна. Прыгажэйшая ратуша XVI ст. (потым адноўленая ў першапачатковым выглядзе), міністэрства фінансаў (на яго месцы стаіць гатэль "Кантыненталь"), каралеўскі палац Цюільры, з якога 4 верасня 1870 года ўцякла імператрыца Яўгенія (зараз зрунены з зямлёй) ляжалі ў руінах, а палац Дзяржаўнага савета і Вышэйшай кантрольнай палаты, у якім я так часта бываў (сёння Арленскі вакзал), яшчэ дыміліся. Уражвалі поўныя нянавісці і прагі помсты позіркі, гэтыя позіркі беспамылкова бачыў любы ўважлівы даследчык у амаль што кожнага сустрэтага ім пралетарыя.

Бо на такія бязлітасныя рэпрэсіі, якія яны перажылі, не мог пайсці ніводзін маральна адказны перад гісторыяй і народам манарх, нават і Мікалай I. На мой погляд гэта адзіная перавага рэспублікі перад манархіяй - у такім катаклізме збавеннем можа стаць менавіта персанальная адказнасць. Брыгадны генерал, маркграф Галіфэ, чья дывізія знішчыла тысячы паўстанцаў (у асноўным ужо раззброеных), не быў вінаваты: ён выконваў загады галоўнакамандуючага. Галоўнакамандуючы не быў вінаваты, ён выконваў загад урада. Урад не быў вінаваты, бо выконваў волю Нацыянальнага сходу. А тут кожны паасобку, мог казаць: "Гэта не я, гэта мае калегі", і ўсе разам яны маглі схавацца за грамадскай думкай.

І гэта было праўдай. Бо абурэнне ўсёй правінцыі супраць Парыжа дасягнула апошніх межаў лютасці, а ў самім Парыжы - абурэнне буржуазіі супраць камунараў, якімі тут лічылі ўсіх рабочых. У гэтым паўстанні, якое адбылося пад вокам пераможцаў-прусакоў, уся французская нацыя бачыла ганебную здраду радзіме. Калі я прыехаў, ужо не было экзекуцый на вуліцах, але яшчэ не закончыўся адлоў схаваўшыхся камунараў і адпраўка іх у лагер Саторы пад Вярсале. Калі назаўтра пасля прыезду я наведаў майго былога патрона, пана Леана Клямента - ужо члена Нацыянальнага сходу, ён узяў мяне з сабой у Вярсаль. Па дарозе ў Парыж я ўбачыў тлумы цікаўных, якія збіраліся тут кожны дзень і чакалі камунараў, якіх гналі пешшу. Ад гэтых тлумаў веяла лютасцю, асабліва нянавісць зыходзіла ад жанчын - яны кідаліся на нявольнікаў, каб парасонам выкалаць ім вочы.

(Працяг у наступным нумары.)



Беларусы сустракаюцца з індзейцамі

Добрыя белыя: Ельскі, Орса; Аповесць з Пагоркаў Аленевага Моху (ч. 4)

(Працяг, пачатак гл. у № 19, 22, 24, 27, 30-34, 36-48, 50-52 (2022); 1-52 (53-104) (2023); 1-37 (105-141) за 2024 г.)

Ягор Чаркасаў (Рагавая Люлька)

АПОВЕСЦЬ З ПАГОРКАЎ АЛЕНЕВАГА МОХУ

Адметны выпадак адбыўся са мной праз пару тыдняў. Першага лістапада 2002 года я пайшоў на канцэрт беларускага фолк-кантры-гурта "Рагнеда". Чакаючы выступлення музыкаў, я звярнуў увагу, як у першых радах займаюць месцы некалькі чалавек у стэтсанах. Адгадайце, хто гэта быў? Ну, вядома, Танга, Птушка, Маёр і Павел Калінкоў. Лёс распарадзіцца так, што я пазнаёмлюся з імі менш, чым праз год, а пакуль на гэтым канцэрце я ўпершыню сустрэў сваю будучую жонку... Вось так людзі, якія будуць іграць у маім жыцці першую скрыпку, усе апынуліся побач, у адным памяшканні, самі не ведаючы таго...

* * *

Падчас вучобы ва ўніверсітэце адной з маіх любімых дысцыплін была гісторыя ўсходніх славян, а менавіта яе раннесярэднявечны перыяд. Выкладаў у нас Груца Ігар Аляксеевіч - дацэнт, а апроч гэтага яшчэ член навуковага таварыства "Цэнтр напалеонаўскіх даследаванняў" (Францыя), ганаровы член "Міжнароднай напалеонаўскай асацыяцыі" (Манак-Канада) і, што самае галоўнае ў гэтай сітуацыі, - рэканструктар. Лекцыі былі цікавымі, а семінары нават больш за тое, паколькі іх ён будаваў такім чынам, што прымушаў думаць, выяўляць тыя ці іншыя прычынна-выніковыя сувязі гістарычных працэсаў. І вось аднойчы я падышоў да яго з просьбай быць маім навуковым кіраўніком у напісанні курсавой (пазней на яе аснове я буду абараняць дыпломную - "Роля нарманаў у станаўленні дзяржаўнасці на ўсходнеславянскіх землях"). Ён уважліва і вивучальна на мяне паглядзеў, і злёгка расціраючы мочку вуха, працягнуў: "Ну, а чаму раптам славяне..." Не памятаю ўжо даслоўна, што я яму адказаў, але сэнс быў такі, што ўсё жыццё мне былі цікавыя паўночнаамерыканскія індзейцы, але, паколькі колькасць даступных сур'ёзных крыніц вельмі абмежаваная, навуковага кіраўніка, які мог бы весці па гэтай тэме ў Беларусі няма, то славяне перыяду ранняга сярэднявечча мне ўяўляюцца найболей аптымальным варыянтам для вивучэння ў сувязі з падабенствам кліматычных умоў пасялення,



Ben Hunt. *The Golden Book of Indian Crafts and Lore* p. 53 (notes by Alvin Bobidosh)

фаўны і флоры месцаў рассялення і прыблізна аднолькавым узроўнем сацыяльнага развіцця (пераход ад першабытнаабшчыннага ладу да ваеннай дэмакратыі)... Калі я сказаў пра індзейцаў, у яго ад цікавасці, па-мойму, нават загарэліся вочы: "А Вы ведаеце, у нас ёсць чалавек, якому таксама цікавыя індзейцы. Яго асабіста я не ведаю, але дам Вам тэлефонны нумар знаёмага, які з ім кантактуе". Пазваніўшы па тэлефоне знаёмаму майго выкладчыка (ён, я мяркую, таксама быў рэканструктарам напалеонаўскай эпохі), я даведаўся, што чалавека, які мяне цікавіць, завуць Артур, і высветліў, як з ім звязацца. Я паняцця не меў, кім быў Артур па прафесіі, і думаў, што раз гаворка ідзе аб навуковай працы, хутчэй за ўсё з адпаведных колаў. Таму, калі я звязаўся з Арчы Каётам, выпаліў яму, што хачу пісаць навуковую працу датычна плямён моўнай групы хока-сіў, і дамовіўся аб сустрэчы...

Не памятаю, быў гэты пачатак сакавіка ці канец



The Golden Book of Indian Crafts and Lore (notes opposite p. 53 by Alvin Bobidosh)

лютага, але, як здараецца ў найболей шчаслівыя дні майго жыцця, сонца свяціла мне асабліва ярка... "Добры дзень, я Артур"... На мяне глядзеў чалавек невялікага росту, з вельмі худым, смуглым тварам і доўгімі чорнымі валасамі з сівізнай, завязанымі ў хвост на патыліцы, у вуху срэбныя пярсцёнкі, на нагах каўбойскія боты, джынсы, за спіной заплечнік адпаведнага стылю... Да Артура-Каёта я наведаўся прыблізна раз на два тыдні. Інфармацыя на мяне лілася проста ракой... "Чорны Лось" і "Свяшчэнная Люлька" Нэйхарта сталі для мяне адкрыццём... Вось гэта так! Вось яно ўсё тое, што я адчуваў усе гэтыя гады ў лесе, выяўленае ў канкрэтных рэлігійна-філасофскіх пасылках [посылах], абрадавых формах!!! Шмат інфармацыі было раздрукавана з інтэрнэту: аналіз кнігі Дэніга [Edwin Thompson Denig] "Пяць плямён верхняга Місуры", зроблены А. Няфёдавым, матэрыялы з электроннай версіі альманаха "Першыя Амерыканцы", кінафільмы... Вобраз высакароднага дзікуна таксама разбураўся даволі імкліва, але гэта мяне не бянтэжыла ніколі. Я нарэшце знаёміўся з імі - сапраўднымі, шматграннымі і ў сотні разоў яшчэ больш цікавымі, чым тыя героі "з карцінак", што былі ў мяне ў дзяцінстве і юнацтве.

У той час я вучыўся ў аўташколе, каб здаць іспыт на правы кіроўцы... Якія на фіг правы! Я не хацеў нікай вучобы!!! Нічога, акрамя таго, каб убіраць і ўбіраць жыватворную плынь інфармацыі! Праз год я таксама пазнаёміўся з загадкавай новай тэхналогіяй інтэрнэт і стаў забіваць паліцы раздрукаванай інфармацыяй, якую ўжо шукаў і сам... "Ды ты дыназаўр наогул!", - па-добраму жартаваў з мяне адзін мой былы аднакласнік, свет якога складалі начныя клубы, інтэрнэт і электронная музыка. Першыя рэчы, якія я расшыў бісерам, былі похвы, пайпбэг [pipebag - мяшок для люлькі] і макасіны. Цяпер я



The first letter from Oleg Zhylynsky 1988-01-22 p. 1 of 4

не стаў бы казаць, у традыцыі якога народа яны былі выкананы, скажу толькі, што вышываныя яны былі лянёвым шыўком, і ў вырабе іх я спрабаваў капіраваць лакоцкія і шаенскія артэфакты. Яшчэ я расшыў макасіны, скроіў легіны з матэрыі і выразаў курільную люльку з ласінага рога (я даведаўся аб выкарыстанні такога матэрыялу з гэтай мэтай Праткнутымі Насамі [Nez Percé]). Люлька, дарэчы, як казаў пазней Танта, атрымалася на рэдкасць удалай і добра палілася. Выкарыстанне такой люльчкі дало падставу ахрысціць мяне адпаведным чынам. Імя даў мне Танта, і адбылося гэта праз гадоў пяць-шэсць пасля падзей, што апісваюцца, на Сябрыньскіх азёрах, у Налібоцкай пушчы. Гэтую люльку я захоўваю і цяпер...

10 траўня 2003 года я пазнаёміўся з Танта. Мы заехалі па яго з Каётам. Танта жыў тады ў гарадской квартэры. Сцены пакоя былі густа ўвешаныя зробленымі ім рэчамі. Я такое бачыў упершыню. Калі выходзілі, Артур, хіхікаючы, спытаў: "Ну як, слінкі не пацяклі? Я цябе спецыяльна сюды прыцягнуў!" І мы паехалі ў лес...

Са старых запісаў: "Гэта быў цудоўны дзень у месяц новай травы. Лісце толькі-толькі распускалася. Кожную вясну маленькі бэнд індзейністаў станавіўся на рацэ Волме. З галін старой паваленай елкі мы дасталі жэрджі для брызентавага ціпі. Іх схавалі тут у мінулым годзе, але тады мяне яшчэ не было з гэтымі людзьмі. Праз нейкі час мы ўстанавілі жыллё (я дапамагаў ва ўстаноўцы, і ў ціпі апынуўся ўпершыню ў сваім жыцці). На ста-



Хау, кааа!

Сегодні палучыў твое пісьмо і праз хвілінку адказаў. Влі-першае сукамішанішчы, катэрыя так блізка ад нас. До гэтага пісьма яшчэ не зналі ні аднаго індыецкага іх вайсковіка. Маючы праца, што нас тэперо больш і яшчэ не адна.

Ма - гэта я і тры моіх сяброў
 Андрэй Р. - Сьвяты Бизок (25 лет)
 Контэнтін Н. - Стэпная Тіцца (25 лет)
 Сяргей С. - Сяроа Абляко (28 лет)
 М. Маконей, Я. Олег - Мага-Іста - Железніцаз
 Мне 23 года. Все мы знакомы сямі са школай. Кожны ўвількае індыецкім па сваёму. Ад гэтага можна даго пісаць. Могу толькі сказаць, што сяброў моі правяліяні кэаа-руць пачынаючы і вель нагрукі па органы-заціш нашых востраг, пераціш і шатаму друтуму кэу на сёе а сам. Трыціна гэтаму аў думана, в том, тэ мн рэду баведішчы тэ. Жывыя мн в сёе в адна раёна (Мілінск) на вель ж... Я і Кэаа хотя жывы в Мілінск, но на рэціш кэаа горада. Андрэй - в За-лабле (20 км ад Мілінск). Эаа горада - бывшы нашіа родзіна. Сяргей жэ тэ мн за горадом (в 30-и км ад Мілінск) на в друту сторону ад Зацішя. К тэму жэ, в сёе мн, за інашчымі Андрэй, жывы і ішчэ дэці. І в сёе мн апрадэцішчы труднашчы. Но, как быт тэ не бэду, мн 3 рэці в сёе вострагашчы абзатэла. Эаа 19 апрэа - Дэці індыец. Першы вострагашчы інашчэ Тіцца інашчэ і першы вострагашчы Сентэра. Два пачынашчы вострагашчы на прыродэ абзатэлашчы. Мн 2 дэці жывы, індыецкай тэцішчы/нажарка нашчэ пачынашчы чэаа, т. в сёе мн в Тіцца, абзатэлашчы Індыецкішчы

Первое письмо от Олега Жилинского 1988-01-22 р. 2 of 4

разрешите. Известно ли вам что-либо об этом? Вот в общем и всё о нас. Можно, конечно, рассказать и больше, но лучше это сделать при встрече. Сообщите, если сможете, точный адрес: 220017 Минск.

Милинский Олег Станиславович

Всегда рад буду видеть тебя в своём бытовом. Там адрес, по которому ты написал - это мой личный адрес для моей личной переписки и для простоты, т.к. он намного короче. Так что можешь писать по старому адресу. Теперь мои вопросы к вам. Можешь подробнее о себе расписать (ваша фото), о своих друзьях. Сколько вас? Чем занимаетесь? С кем контактируете? Какие планы? В общем, всё о вас подробнее. Откуда у тебя твой индейство?

В очень рад, что мы наконец друг друга, тем более, что вы так близко друг от друга (в отличие от всех остальных индейских индейцев). Мысль насчёт объединения всех белорусских индейцев - это здорово и я готов вступить в него, если вы будете для осуществления этой мысли.

Да, откуда вы были приветливый Хау, кааа? Дело в том, что для нас издавна получались только "ошши". Я до сих пор так приветливый мне приваляшчы из Мотыш.

С нетерпением ждём ответ.

До свидания. Привет всем вашим от нас всех.

Мага-Іста. 1. 22. 88

Танта-рэканструктар. Працягвае паялаць

проблемы, вспоминая прошлое, мечтаем строить планы на будущее, а также соревнуемся в силе, ловкости и выносливости друзей.

Но вот только каждый раз при очередной встрече мы забываем свои обязанности. Ужасно! 1987 года кэе тэ тэцішчы. У нас сталі пачынашчы новыя знакомы, аднаполішчынашчы.

Вот в общем о нас и всё. Теперь расскажу о себе. Индейцами, как я уже говорил, заинтересовался в классе с детства. Но по историческому учебнику индийской с 1982 года. В школьном Минском областного государственного училища. Теперь работаю на автомобильном заводе в Минске. Всё своё свободное время отдаю увлечению. Сейчас у меня есть небольшая коллекция документальной и художественной литературы (кото у Сергея в сёе вна в 2 раза больше), статей в индейских веб-сайтах. Занимаюсь изготовлением некоторых вещей из индейского охота.

Веду переписку с единомышленниками из Мотыш, индийскими из Сентэра, но так как не получил адреса Новосибирск и Пензенск. Почти уже всё веду переписку с сайтами старым индийским МОР. "OLD MANITOU". Из этого сайта я получил много информации и полезного для нашего дела. Последний раз я получил от вас несколько индейских танцев. Радуюсь в ближайшем будущем это нам пригодится. Летом этого года я собираюсь съездить в МОР по пригласению клуба на сайт всех кельских групп. Не стоит, конечно, забывать на будущее, но мне есть. Ещё у всех нас есть личные письма на праздники PAU-WAV-88, которые состоятся в 20-е числа июня где-то под Ленинградом. На этом празднике будут индейскими со всего света. Фото, и тэцішчы, не известно какое время и место проведения. Но, думаю, в ближайшем будущем эта проблема

Першы ліст ад Алега Жылінскага 1988-01-22 р. 3 of 4 (note on p. 4 refers to a photo of their first tipi, see "Nasha slova.pdf" № 33 https://www.nslowa.by/wp-content/uploads/2018/08/wf33.pdf#page=11)

рым вогнішчы загарэўся агонь. Танта ўзяў лазовымі абцугамі вугольчык і паклаў яго на вялікую ракавінку, куды насыпаў да гэтага палын. Кожны па чарзе абкурўў сябе духмяным дымком. Лакоты верылі, што палын выганяе злых духаў. Услед за гэтым па крузе была пушчана коска світграс, што тлела, расліна прыцягвала добрыя сілы. Гэтыя травы былі падораны нашым індзеяністам у 1990 годзе Дэнісам Бэнксам [Dennis Banks], лідарам Руху Амерыканскіх Індзейцаў [American Indian Movement]... У дыме гэтай травы была ачышчана, а затым складзена і набіта свяшчэнная люлька. Яе пусцілі па крузе... Памятаю, Каёт сказаў мне тады: "Гэта Шлях...". Затым Танта выбіў попел на свяшчэнны алтар і паклаў люльку і свяшчэнныя травы назад у вышываны дробным чэшскім бісерам пайпбэг, які падвесіў да адной з жэрдак задняй сценкі ціпі. Я разглядаў Танта - правядыра беларускіх індзеяністаў. Яму было каля сарака гадоў. Доўгія валасы, у вуху завушніца. Усё жыццё ён прысвяціў Чырвонай Дарозе, і рабіў уражанне чалавека ўраўнаважанага і часткова скрытнага [часта скрытнага]. "Пра што кажучы знакі на тваёй сумцы для люлькі?" - спытаў я яго. "Калісьці даўно я яе расшыў... Бачыш гэтыя трыкутнікі? Гэта ціпі, стойбішча. Я ляжаў у ціпі і глядзеў на неба праз дымаход. Там лунала пяць ястрабаў. Я зразумеў, што гэта знак... Тады я зрабіў люльку і вышыў гэты капшук..." Увечары прыехаў Птушка. Памятаю, я адзначыў тады, што ён некалькі адрозніваецца ад Танта і Каэта. Коротка стрыжаны, са спартыўнай сумкай, у якой былі капот і камуфляжная куртка. Мы не адразу сталі мець зносіны, і першую суст-



From: "AIMGGC" <aimggc@worldnet.att.net>

Created: 4 июня 2004 г., 05:26:52 (Thu, 3 Jun 2004 21:26:52 -0500)

We apologize for the delay in responding to your inquiry. We have been on the road. Bobby Castille is one of several persons who have consistently misrepresented the American Indian Movement, and is now doing the same in Europe. He does not represent the American Indian Movement, or the International Indian Treaty Council. He is of Latino ancestry and only in the past few years has he identified as Indian. He is not to be trusted. We will work with you and your organization to get legitimate Indian representatives to visit your country. You can find more information on Bobby Castille on our website at

<http://www.aimovement.org/moipr/USgovt-vs-AIMnov99.html>

WaBun-Inini

Indiz ni kaz

Anishinaabe Ojibwe Nation

International Director

Council of Foreign Relations

American Indian Movement Grand Governing Council

----- Original Message -----

From: "Ales Simakoti" <[redacted]>

To: <AIMGGC@worldnet.att.net>

Sent: Sunday, May 09, 2004 12:39 AM

Subject: Belarus

E-mail of 2004-06-04 from WaBun-Inini (Vernon Bellecourt), AIM

рэчу я неяк больш да яго прыглядаўся, а пазней я буду вельмі прыслухоўвацца да яго слоў...

У той вечар мы з Танта абмяняліся падарункамі. Не памятаю ўжо, як размова закрунула маё асабістае жыццё, але Алег узяў адну са сваіх флейт (іх у яго было дзве) і працягнуў мне: "Трымай, няхай яна дапаможа табе ў адносінах з тваёй дзяўчынай", - сказаў ён. Я ў сваю чаргу працягнуў яму свой нож у похвах. (Клінок пчака, прывезены яшчэ ў савецкія гады з Самарканды, пасаджаны ў рукаць з ласінага рога.) "Тое, як ты робіш, рабіць не абавязкова, але гэта добры ўчынак. Давай так, нож я вазьму, а похвы няхай будуць у цябе", - мякка сказаў ён. Ха! Вядома, мае першыя пачынанні ў вышыўцы бісерам, не маглі заслугоўваць высокай адзнакі, і разам з тым Танта не хацеў мяне пакрыўдзіць. Флейту, дарэчы, я выкарыстоўваў па яе прамым прызначэнні. Неяк увечары прыехаў пад вокны пяціпавярховай хрушчоўкі, дзе жыла мая каханая, і граў для яе, не зважаючы на мінакоў.

Цэлую ноч Птушка, Танта і Артур спявалі Hunk-rara Olowan. Тады я не ведаў слоў, аднак мне працягнулі барабанную палачку, і я з радасцю заняў месца каля барабана, каб разам адбіваць рытм. Запявалай быў Птушка. Гэта зусім маё асабістае меркаванне, і я ніколі не хачу прымяняць заслуг "Грынграсс Сінгера" [Green-grass Singers - маскоўская фальклорная група], але я лічу яго лепшым спеваком з усіх індзейцаў, якіх мне даводзілася слухаць. Пазней я перапішу і вывучу словы ўсіх

INDIAN SOUNDS FAVORITE AMERICAN INDIAN MUSIC TAPES			
CAT #	DESCRIPTION	#TAPES	AMOUNT
IS-1001	ROUND DANCE SONGS/ENG. LYRICS, VOL. 1 14 SONGS/MILLARD CLARK & TOM WARE		
IS-1002	ROUND DANCE SONGS/ENG. LYRICS, VOL. 2 14 MORE ROUND DANCE SONGS		
IS-2001	POW-WOW SONGS FROM OKLAHOMA, VOL. 1 16 WAR DANCE/ENRREE, PONCA & MORE		
IS-2002	POW-WOW SONGS FROM OKLAHOMA, VOL. 2 WAR DANCE/CH-MAH LODGE, & MORE		
IS-2010	THE CONTEST IS ON! VOL. 1-OSAGE WAR DANCE, PONCA POW-WOW & PONCA HELLUSKA		
IS-2011	THE CONTEST IS ON! VOL. 2-NOT "TRICK SONG" ORIGINS OF SOME ARE LOST		
IS-2501	KIOWA FLAG SONG-OKLAHOMA ROUND DANCE, KIOWA WAR MOTHERS & GOMANICHE '49		
IS-4001	OKLAHOMA POW-WOW & SPECIALTY DANCE SONGS-18 SONGS, INCLUDES EAGLE DANCE		
40er IS-4901	LET'S 49-25 SINGERS IN STUDIO SINGING SOME POPULAR '49' SONGS		
IS-4911	"49" SONGS OF THE 48 WITH LYRICS BY TOM WARE & MILLARD CLARK		

***American Indian Information Packet. Indian Sounds.
Favorite American Indian Music Tapes***


INDIAN SOUNDS FAVORITE AMERICAN INDIAN MUSIC TAPES (continued)			
CAT #	DESCRIPTION	#TAPES	AMOUNT
FLUTE IS-5050	THE TRADITIONAL & CONTEMPORARY INDIAN FLUTE OF TOM MAUGHANTY-WARE		
IS-5051	SUNRISE INDIAN FLUTE MUSIC BY TOM MAUGHANTY-WARE, ZUNI SUNRISE SONGS		
IS-5060	THE TRADITIONAL INDIAN FLUTE OF FERNANDO CELLICION-10 FLUTE SONGS		
IS-5061	THE TRADITIONAL & CONTEMPORARY INDIAN FLUTE OF FERNANDO CELLICION-VOL. 2		
PEYOTE IS-8001	NAVAJO PEYOTE SONGS-20 SONGS IN NAVAJO, BY BILLY MCCLELLAN SR.		
IS-8051	SONGS OF THE NATIVE AMERICAN CHURCH -NEW PEYOTE SONGS BY BILLY MCCLELLAN		
SPECIALTY IS-9001	CEREMONIAL SONGS & DANCE OF THE CHEROKEE-BY KEVIN LEWIS IN CHEROKEE		
IS-9041	LEGENDS OF THE NORTH AMERICAN INDIANS -NEW BY JACKALENE CROW HENDLMAVR		

First tape \$15.00 includes postage; additional tapes \$12.00 each. No C.O.D. orders or purchase orders.
Make check/money order -U.S. Funds only - Native American Co-Operative
P.O. Box 1000
San Carlos, AZ 85550-1000 U.S.A.
Satisfaction guaranteed, allow 3-4 weeks for delivery

***American Indian Information Packet - Native American
Co-operative, San Carlos Arizona. Indian Sounds.
Received 1991-07-09***

песень са згаданага зборніка. Моманты, калі мне даводзілася сядзець з Птушкай за барабанам, з'яўляюцца аднымі з лепшых успамінаў пра мінулыя дні. Цяпер, на жаль, гэта рэдка адбываецца. Бой барабана - гэта біццё сэрца Маці-Зямлі, і рытм яго зліваецца з рытмам біцця твайго сэрца, калі ты сядзіш побач. Я веру ў гэта. У адзін наступны выезд быў выпадак, калі ў мяне проста расколвалася ад болю галава. Я ляжаў каля вогнішча, адкінуўшыся ў спальны мяшок, калі ў суседнім ціпі пачалі спяваць Птушка з Тантычам [рус. Тантыч - "славянскі" "ласкальны" варыянт індзейскага імя Алега Жылінскага]. Мяне нібы падняло з зямлі, я надзеў вышываную бісерам камізэльку, брэстплэйт [breastplate - нагруднае ўпрыгажэнне], пайшоў туды і заняў месца каля барабана. У лічэння імгненні маё самаадчуванне стала ідэальным, нібы і не было ніякага болю... Я не ведаю, як гэта растлумачыць.

У тую ноч хлопцы не толькі спявалі, але і пілі, аднак не было відаць ні найменшай прыкметы нейкага ап'янення




American Indian Information Packet. Native American Directory (published in 1996)

або непрыстойных паводзін. Для мяне гэта было проста дзіўна, паколькі раней мне ўжо даводзілася ў жыцці назіраць кампаніі людзей, якія выплілі.

З запісаў аб згаданай падзеі: "Загарнуўшыся ў коўдру, я выйшаў з ціпі і глядзеў на вяршыні атачаўшых паляну елак, якія акружалі паляну і ўпіраліся ў абсыпаны зоркамі небасхіл. Ціпі было асветлена полымем, якое гарэла ўнутры вогнішча. Адтуль даносіліся песні на лакота, якія гучалі пад бой барабана. Здавалася, час і прастора перасталі існаваць. Я не быў ля берагоў ракі Волма, я знаходзіўся недзе ў вярхоўях Місуры ці Місісіпі 120 гадоў таму".

Мы так і не спалі ў тую ноч, а калі развіднела, выйшлі кідаць тамагаўкі ў слуп, загадзя ўкапаны на паляне.

У жніўні 2003 года на нашай паляне стаялі ўжо тры ціпі, а побач пасвіліся некалькі коней. Надвор'е было пахмурнае, імжэў дождж. Птушка, Каёт і я сядзелі ў намёце і палілі люльку. На перадплеччы першага вылучаліся тры вялікія шнары. Ён расказваў мне пра іх потым. Яго юнацтва прайшло за 120 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад маіх Пагоркаў Аленевага Моху. У лясках каля пасёлка Парычы, на берагах ракі Бярэзіны. Там пачынаецца Палессе. У тых мясцінах ён праходзіў пост і бачыў сон. У знак таго, што можа трываць боль, Птушка прыпёк сабе руку галавешкай тройчы. У яго таксама была свая індзейская адысея юных гадоў. Аднак лепш будзе, калі ён сам пра яе раскажа. Я баюся памыліцца ў пераказе нейкіх



American Indian Information Packet. Native American Directory

фактаў, і гэта будзе нядобра з майго боку. Скажу толькі, што калі яго хацелі забраць у войска, ён пайшоў у лес і жыў там некалькі тыдняў, потым усё ж вярнуўся і служыў у пагранічных войсках. Запомніліся мне яго словы: "Цяпер няма палявання на бізонаў, і воіны не ходзяць у набегі па коней, але сэнс таго, што робіць чалавек, застаецца ранейшым. Таму важна, якую дарогу ты выбіраеш, і як ідзеш па гэтай дарозе жыцця..." У яго ёсць сям'я, пра якую ён клапаціцца і якую любіць, і я вельмі паважаю гэтага чалавека. У той раз ён адклікаў мяне ў бок і паказаў мне свой стары сшытак з запісамі песень Assiniboine Juniors, а яшчэ дастаў чокер [упрыгажэнне на шыю] і працягнуў мне: "Гэта табе. Не для абмену, на памяць". Гэты чокер і зараз я беражліва захоўваю на паліцы, побач з люлькай з ласінага рога, якую паліў у тых дні.

(Працяг будзе.)

Літ:

2391 Иванченко М. А. Воспоминания Мертвого Бизона // Томагавк. Независимый литературно-публицистический альманах индеанистов СССР. 1991. № 2. С. 8-13. (г. Владивосток, в/ч 99071-Е; рубр.: Клуб индеанистов; подп. к печ. 19.05.1991. Тыр. 100 экз.)

4018 Bleeker S. Horsemen of the Western plateaus: the Nez Perce Indians. N. Y., 1957. (Аўтар - ураджэнка Беларусі.)

8730 Костян И. Камневары страны гризли. Мн., 2011. (Об ассинибойнах.)



ЕЛЬСКІ Канстанцін (2) - натураліст, амаль класічны - беларуска-польскі Бэйтс і Уолес.

Для зборніка "Па слядах індзейцаў" (1979) складальнік і аўтар каментарыяў Марыя Парадоўская выбрала 14 аўтараў "рэляцый", з іх дзве належалі ўраджэнцам Беларусі, прычым ідуць яны (пасля Кшыштафа Арцішэўскага) другім і трэцім - Ігнат Дамейка і Канстанцін Ельскі.

Перад выбаркай цытат з кнігі Ельскага 1898 г., якія знаходзяцца ў анталогіі на стар. 44-49, Парадоўская, даючы звесткі пра вучонага, напісала, у прыватнасці:

"Даследаванні Ельскага на фаўне і флоры Французскай Гвіяны і Перу знайшлі сталае месца ў галіне прыродазнаўчых прац, якія ажыццяўляюцца на паўднёваамерыканскім кантыненте. Ён не толькі сабраў і даставіў вялікую колькасць экзэмпляраў у заалагічныя пляцоўкі ў Польшчы, у Еўропе і Перу, але таксама ад-

„DOBRY BIAŁY”

RELACJA
KONSTANTEGO JELSKIEGO



Konstanty Jelski urodzony w zamieszłej rodzinie 17 II 1837 r., we wsi Lada na Litwie, ukończył gimnazjum w Mińsku. Po trzech latach studiów medycznych w Moskwie przeniósł się na studia przyrodnicze do Kijowa, które ukończył ze stopniem magistra w 1863 r. Jeszcze w czasie studiów uczęszczał na 2-letnie kursy pedagogiczne, a przed uzyskaniem stopnia magistra podjął już pracę w charakterze konserwatora w Gabinetie Zoologicznym w Kijowie.

Odrzuciwszy proponowane mu kierownictwo katedry zoologii na Uniwersytecie Kijowskim, wyjechał do Turcji i na zlecenie tamtejszego rządu przeprowadzał w Azji Mniejszej badania geologiczne. Po dwuletnim pobycie na tych terenach wyjechał do Paryża, pragnąc zrealizować swe marzenia o dalekich podróżach i pracy nad florą i fauną obcych kontynentów. W 1865 r. po pokonaniu wielu trudności, głównie natury finansowej, wyjechał do Gujany Francuskiej. W Cayenne, zmuszony zapewnić sobie utrzymanie, podjął pracę jako uczeń aptekarski w miejscowym szpitalu. Nie była to praca uciążliwa, toteż Jelski potrafił zorganizować sobie plan badań przyrodniczych, którymi w rezultacie objął całą Gujanę Francuską. W swych wędrowkach spenetrował przede wszystkim okolice Cayenne i przybrzeżne wyspy, następnie zapuścił się w głąb kraju i zwiedził go od rzeki Oyapock do Maroni. W 1868 r. nawiązał kontakt z hr. Konstantym Branickim, który zaczął

44 finansować pobyt Jelskiego w Gujanie w zamian za dostarczanie Gabinetowi Zoologicznemu w Warszawie okazów fauny i flory gujańskiej.

W 1869 r. Jelski postanowił wyjechać z Gujany ze względu na tamtejszy klimat, który fatalnie odbijał się na jego zdrowiu. Zamierzał dalej prowadzić badania w Boliwii. W drodze do Arica zatrzymał się na krótko w Limie, aby poznać wybitnego podróżnika włoskiego i badacza przyrody Peru, A. Raimondiego. Spotkał się tam również z dwoma znanymi polskimi inżynierami, pracującymi w Peru, E. Habichem i E. Malinowskim. Za ich namową nie pojechał do Boliwii, lecz pozostał w Peru. Do 1874 r. przysyłał okazy flory i fauny peruwiańskiej do Gabinetu Zoologicznego w Warszawie. Potem przyjął propozycję Raimondiego i objął stanowisko kustosa tworzącego się w Limie muzeum przyrodniczego. Zrezygnował z dotacji i współpracy z hr. Branickim, prosząc jednocześnie o przysłanie z Polski kontynuatora jego dotychczasowych prac w Peru; został nim J. Sztolcman.

W 1878 r. Jelski wrócił do kraju i został kustoszem zbiorów przyrodniczych Akademii Umiejętności w Krakowie. Zmarł 26 XI 1896 r. w Krakowie. Badania Jelskiego nad fauną i florą Gujany Francuskiej i Peru znalazły trwałe miejsce w dziedzinie prac przyrodniczych prowadzonych na kontynencie południowoamerykańskim. Zebrał on i dostarczył nie tylko dużą ilość okazów dla placówek zoologicznych w Polsce, w Europie i Peru, ale odkrył również i spreprował wiele nie znanych wówczas gatunków ptaków. Z pozostawionych przez niego opisów podróży wynika, że interesował się także autochtonicznymi mieszkańcami Gujany Francuskiej. Tereny te w czasie wędrowek Jelskiego w większości zamieszkałe były przez ludność białą i kreolów. Nieliczni już Indianie, przede wszystkim Galibi, Calina i Arawak, na ogół byli wrogo ustosunkowani do białych i pędzili życie koczownicze, opierając swój byt na łowiectwie oraz uprawie niewielkich poletek manioku bądź kukurydzy i rybołówstwie¹.

„Niekiedy po przebyciu zwężonej a bystrej części rzeki wpływalіśmy na szeroką wodę jak jezioro spokojną. W jednym z tych czarujących miejsc spotkaliśmy dwie łódki z kilkoma Indianami, wolno z wodą płynące. W pierwszej łódce stał na przodzie silny mężczyzna z łukiem w rękę, wypatrujący ryby w przeźroczyściej wodzie; w drugiej znajdowała się Indianka z niemowlę-

Konstanty Jelski's text in Sladami Indian (In the footsteps of the Indians) 1979 p. 44

крыў і прэпараваў імат невядомых у той час відаў птушак. Апісанні падарожжаў, якія ён пакінуў пасля сябе, паказваюць, што ён таксама цікавіўся карэннымі жыхарамі Французскай Гвіяны. Падчас вандровак Ельскага гэтыя тэрыторыі былі населены пераважна белымі людзьмі і креоламі. Нешматлікія індзейцы, якія засталіся, у першую чаргу галібі [Galibi], каліна [Calina] і аравакі [Arawak], у цэлым варожа ставіліся да белых і вялі качавы лад жыцця, забяспечваючы сваё існаванне за кошт палявання і вырошчвання невялікіх участкаў маніёку або кукурузы і рыбалоўства”.

Першы фрагмент гучыць:

"Часам, перайшоўшы вузкую і хуткую частку ракі, мы ўваходзілі ў шырокую ваду, як у ціхае возера. У адным з такіх чароўных месцаў мы сустрэлі дзве лодкі з некалькімі індзейцамі, якія павольна рухаліся па вадзе. У першай лодцы спераду стаяў дужы мужчына з лукам у руцэ і шукаў у чыстай вадзе рыбу; у другім была індыянка з немаўлятам на руках, засланіўшы яго ад сонца вялікім лістом”.

Па слядах індзейцаў. Анталогія польскіх рэляцый аб індзейцах Паўднёвай Амерыкі (1979). Кніга куплена за 1 зл. 2018-09-26 у мілай букіністыцы на станцыі Срудмесце ў Варшаве. С. 43



Institut Français de Recherche Scientifique
pour le Développement en Coopération
Centre de Cayenne
BP 465, 97323 Cayenne Cedex
Guyane Française

April 29, 1993

Dear Colleagues:

We are interested in the works of Konstanty Jelski (1837-1896), a
Byelorussian-born zoologist in French Guiana who sent his collections to
Paris since 1865.

If you have information on this scientist, we will appreciate any
documents, publications and comments.

This is our first letter to French Guiana and we hope to establish
helpful contacts in your country.

Please let us know more about your Institute.

We are a small group of researchers and the first association of
Americanists in Belarus.

With best regards,

Аляксандр Аляксандравіч
Ales Simakou
Executive Secretary
Byelorussian-American Indian Society
P.O. Box 444
Gomel 246049
Belarus

**Letter to Institut Français de Recherche Scientifique
pour Développement en Coopération, Centre de Cayenne
(Guyane Française) 1993-04-29**

Літ.:

1577 Мальдзіс А. Канстанцін Ельскі // Мальдзіс
А. Падарожжа ў XIX стагоддзе. Мн., 1969. С. 150-155.

5779 Мальдзіс А. Канстанцін Ельскі (1837-1896)

// Славуцьця імёны Бацькаўшчыны: зборнік. Вып. 1 /
уклад. У. Гілеп і інш.; рэдкал.: А. Грыцкевіч (гал. рэд.) і
інш. Мн., 2000. С. 283-287.

4996 Федарук А. Нялёгка дарогі Канстанціна
Ельскага // Народная газета. 2000. 25 сак.

7426 Марціновіч А. "Добры белы" ў Гвіяне і Перу
// Марціновіч А. Элегіі забытых дарог: гістарычныя
нарысы, эсэ. Мн., 2001. С. 381-398.

8934 Багадзяж М. Нястомны падарожнік
Канстанцін Ельскі // Літаратура і мастацтва. 2011. 2
снеж. С. 23.

4099 Jelski K. Popularno-przyrodnicze opowia-
dania z pobytu w Gujanie francuskiej i po czesci w Peru
(Od roku 1865-1871). Krakow, 1898.

Jelski K. "Dobry bialy": relacja Konstantego
Jelskiego // Sladami Indian: antologia polskich relacji o
Indianach Ameryki Poludniowej / wybor i kom. M.
Paradowska. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1979.
S. 43-49.

10300 Jelski K. Z pobytu w Gujanie Francuskiej //
Ameryka Lacinska w relacjach Polakow: antologia /
wybor, wstep, kom. i przyp. M. Kuli. Warszawa, 1982. S.
129-141.

12121 Tarkowski R. Konstanty Jelski (1837-1896):
przyrodnik i badacz Ameryki Poludniowej. Krakow, 2011.

ОРСА (Орса-Рамана) Ала (Alla Orsa-Romano) - у
год апісанай ніжэй імпрэзы скончыла Гарадскі ўніверсітэт
Нью-Ёрка (1957) і была ўжо кіраўніком беларускага тан-
цавальнага ансамбля "Васілёк". У "БелЭн" артыкул пра
яе, дзеяча дзяспары, вучонага-хіміка (крышталаграфія),
амаль такога ж немалога памеру, як і пра яе бацьку Аляк-
сандра, сярод шматлікіх ініцыятыў юага - стварэнне Бела-
рускага інстытута навукі і мастацтва. Будучы родам з Нав-
аградчыны, прычым Ала нарадзілася ў самім Наваградку,
яны прыехалі з Еўропы ў Нью-Ёрк у 1949 г.

Мы перавялі тэкст, подпіс пад якім дазваляе мер-
каваць пра асобу аўтара - верагодна, гэта ўдзельнік фес-
тывалю Вячаслаў Селях-Качанскі, з тарашкевіцы, у выніку
чаго падпраўлены і заглавак.

**БЕЛАРУСЫ НА МІЖНАЦЫЯНАЛЬНЫМ
ФЕСТИВАЛІ**


"Фolk Фестывал Каўнсіл" [Folk Festival Council] -
арганізацыя, якая цікавіцца захаваннем культуры і нацы-
янальных традыцый паміж эмігрантаў усіх народаў, ды
прадстаўнікоў іншых нацыянальных груп Амерыкі,
наладзіла ў Нью-Ёрку 17 лістапада сёлета міжнародны
фестываль. Праграма вечара складалася са скокаў, песень
і музыкі гэткіх нацыянальнасцей: амерыканскіх індыянаў
["Амэрыканскія Індіяны", як і іншыя народы ў публіка-
цыі, - з вялікай літары, але мы прыхільнікі большай сціп-
ласці], армян, беларусаў, грэкаў, ірландцаў, мадзьяраў
[венграў], філіпінцаў, французаў, шведаў і ўкраінцаў.

Канцэрт быў адкрыты пазнаямленнем [знаёмст-
вам] публікі, якой налічвалася да тысячы асоб, са сцягамі
ўсіх народаў, што бралі ўдзел у канцэрце.

Беларускае народнае мастацтва на міжнацыяналь-
ным фестывалі было рэпрэзентаванае хорам і танцаваль-
най групай. У канцэрце ўзяў удзел вялікі народны хор з
Саўт-Рывера пад кіравецтвам [кіраўніцтвам] хормайстра
В. Селях-Качанскага. Хор, у складзе трыццаці дзяўчат і
хлопцоў у прыгожых беларускіх строях, выканаў песні:
"Каліна - Маліна", "Полька Янка", "Ох, ты, мароз", "Эх,



**American Indian Dances. Stamps from Eduard Gutkin,
San Francisco ("not from the museum" and only 5 of 20
from the set)**



Letter from Ellen Jamieson, Resource Center, George Gustav Heye Center, National Museum of the American Indian (New York) to Eduard Gutkin, San Francisco 1996-05-31 received 1996-06-10



Envelope to and from Eduard Gutkin



Envelope from Simon & Schuster (New York, NY) 1991-07-18 RE Sonia Bleeker

ты, Нёман-рака", Ой, не кукуй, Зязюленька". Акампаніравалі хору сп-чня К. Качанская на пяніна і сп. П. Мядзведзкі [Мядзведскі] на акардэоне.

Пасля гэтага танцавальная група нью-ёркаўскага [нью-ёркскага] аддзела Згуртавання Беларускай Моладзі (кіравала танцамі сп-чна А. Орса, акардэаніст Рудзінскі) жвава выканала вясёлага "Крыжачка", заслугоўваючы гэтым гучную падзяку з залі. На гэтым месцы, разам з аценай [ацэнкай] праробленай танцавальнай групай працы, хацелася б падбздэрыць танцоўнікаў [танцораў] і пажадаць ім дапоўніць свой рэпертуар усімі нашымі народнымі скакамі.

У выступах іншых народаў асабліва вылучаліся амерыканскія індыяне са сваім "Ваенным скакам", ірландцы прэцызыйнасю выканання і ўкраінцы багатымі колерамі і вялікай колькасцю ўдзельнікаў.

З нагоды міжнацыянальнага канцэрту была наладжаная таксама выстаўка народнага мастацтва розных народаў.

У беларускім аддзеле выстаўкі можна было пабачыць народныя строі, тканіны, паясы, вырабы з саломы і іншае. Беларуса пры працы ўдала характарызаваў абраз мастака П. Мірановіча "Перад бурай".

Фэстываль закончыўся агульным п'яннем (разам з гледачамі) колькіх амерыканскіх песень.

Літ.:

12841 В. С. Беларусы ў міжнацыянальным фэстывалі // Беларус. 1957. 30 лістап. С. 4. (Надрукавана: "Беларусы у").

765 Юхимовіч В. І пачынаўся Нью-Йорк з торгу / пер. У. Паўлава // Украінская савецкая паэзія: анталогія

ў 2 т. Т. 2: Вершы. Мн., 1975. С. 305-306.

847 Трухан І. І., Булат Г. М., Ціхановіч А. С. Нью-Йорк // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. т. 7. Мн., 1973. С. 544-545.

5828 Нью-Йорк // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. Т. 11. Мн., 2000. С. 394-395.

2890 Класкоўскі А. У Нью-Йорку сапраўды пачынаеш разумець, як пачуваўся Коласаў дзядзька ў Вільні // Народная газета. 1995. 19 кастр. (Амерыка вачыма беларусаў. [Ч.] 1.)

2952 Нарейко М. Кто живет в Нью-Йорке // Народная воля. 1995. 21 окт.

6358 В Нью-Йорке возобновились экскурсии к статуе Свободы // Иммиграция & туризм. 2001. 12 дек. - 10 янв. С. 4.

Алесь Сімакоў,

даследчык беларуска-індзейскіх сувязей.

Ales Simakou (e-mail: baicri@tut.by),

researcher of Belarusian-Indian (American

Indian, Native American, Amerindian, First Nations)

connections.

Индийцы, Indianie, Indians, indigenous peoples, indigenas, indios de America у Belarus; Алесь Сімаков. Беларусы сустрачаюцца с індзейцамі. [Вып. 115].



"Кавальская майстэрня"

У Лідскім замку працуе прыватная выстаўка "Кавальская майстэрня". Увазе наведвальнікаў прадстаўлены паходны варыянт кузні, малаткі, абцугі, прабойнікі, зубілы і іншыя прылады, створаныя рукамі аднаго чалавека.

Каваль - Жыгала Яўген Алегавіч, майстар, які адраджае старажытны абрамства.



ТК "Культура Лідчыны".

"Сяброўкі" ізноў у дарозе

Аўтаклуб Лідскага раённага цэнтра культуры з канцэртамі творчага калектыва "Сяброўкі" пабываў у аддаленых вёсках Канюшаны і Хадзюкі Лідскага раёна.



ТК "Культура Лідчыны".

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Адрас рэдакцыі:

231282, г. Ліда, вул. Лётная, 7а.

Адрас для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: sudnik@list.ru, sejlawicz@yandex.by

Газета падпісана да друку 16.09.2024 г.

Фармат А-4.

Аб'ём 3 друкаваныя аркушы.

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі. Рэдакцыя рукапісы не вяртае.

Газета размяшчаецца на сайтах: <http://nslowa.by/>; <http://pawet.net/>; <http://belkiosk.by/>

Дазваляецца самастойная раздрукоўка на паперу.